

ЕЎРАПЕЙСКІ ГУМАНІТАРНЫ УНІВЕРСІТЭТ



Вільня
2008



Сяргей Харэўскі

**Культавае дойлідства
Захаднай Беларусі
1915–1940 гг.**

УДК 332.1(476)

ББК 65.04(4Бен)

С34

Рэкамендавана да выдання:

Інстытутам гістарычных даследаванняў Беларусі Еўрапейскага
гуманітарнага універсітэта (пратакол № 1 ад 7 кастрычніка 2007 г.);
Рэдакцыйна-выдавецкім саветам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта
(пратакол № 4 ад 26 студзеня 2008 г.)

Рэцэнзенты:

Трацэўскі У.В., доктар навук, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі
архітэктуры архітэктурнага факультэта Беларускага нацыянальнага
тэхнічнага універсітэта;
Трусаў А.А., кандыдат гістарычных навук,
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства
Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва



Выданне здзейснена пры фінансавай падтрымцы
Еўрапейскага Саюза і Савета міністраў Паўночных краін

Харэўскі, С.В.

С34 Культавае дойлідства Заходніяй Беларусі 1915–1940 гг. – Вільня :
ЕГУ, 2008. – 102 с.

ISBN 978-9955-77-13-9.

Кніга прысвячана аднаму з найменш вывучаных этапаў развіцця айчыннай архітэктуры – дойлідству Заходніяй Беларусі, развіццё якой адбывалася асобна, з 1915 г., калі палова нашай краіны была акупіравана войскамі кайзераўскай Германіі, да 1939 г., калі гэты край быў далучаны да СССР. Важней часткай заходнебеларускай архітэктуры было будаўніцтва храмаў розных веравызнанняў, што было абумоўлена і інтэнсіўным рэлігійным жыццём на тых тэрыторыях. Рэпрэсіі і атэістычная прапаганда спынілі канчаткова развіццё сакральнай архітэктуры ў 1940 г. А пачатак Другой сусветнай вайны адкрыў іншую, трагічную сторонку ў гісторыі Беларусі і яе народа.

Кніга ўводзіць у нацыянальны культурны ўжытак малавядомыя дакументы і факты з гісторыі культуры Заходніяй Беларусі. Напісаная жывой, вобразнай мовай, яна можа быць рэкамендавана як дапаможная літаратура для студэнтаў універсітэтаў, а таксама для ўсіх цікайных да гісторыі беларускай і сусветнай культуры.

УДК 332.1(476)
ББК 65.04(4Бен)

ISBN 978-9955-773-13-9

© Харэўскі С., 2008
© Афармленне. ЕГУ, 2008

ЗМЕСТ

Уводзіны	7
Гістарызм 1915–1940 гг.....	21
Нацыянальны рамантызм 1915 – пачатку 1930-х гг.....	43
Пошукі новага стылю	77
Заключэнне	96
Літаратура	98



УВОДЗІНЫ


У папярэднія найноўшаму часу эпохі культавая архітэктура займала цэнтральнае месца ў практыцы будаўніцтва, увасабляючы не толькі дасягненні тэхналогій, але і ўяўленні людзей пра светабудову. У XX ст. культавая архітэктура заняла прынцыпова іншае месца. Яе функцыя па-ранейшаму рэзка адрозніваеца ад прагматычных задач, напрыклад, жыллёвага або прамысловага будаўніцтва. Але цяпер яна не прэтэндуе на паўнату адлюстравання чалавечых памкненняў. Архітэктурныя канцэпцыі найноўшага часу нечакана праламляліся ў сакральных пабудовах. Бо не толькі неарамантыкі і неакласікі, але і функцыяналісты і каструктыўісты зноў і зноў звязрталіся да вечнай тэмы сакрума. XX ст. прадстаўляе нам шырокую палітру пабудоў гэтага тыпу ад «Empire State Building» у Чыкага (паводле праекта У. Холабёрда і М. Роша, 1923 г.) і працьтых святым бетонных цэркваў Агюста Перрэ да сатканай з цяжкіх светапатокаў капліцы ў Роншанэ Ле Карбюзье альбо капліцы Тэхналагічнага інстытута Саарынена ў Масачусетсе.

Культавая архітэктура народаў Расійскай імперыі, у склад якой тады ўваходзіла і Беларусь, з XX ст. увайшла ў эпоху росквіту ва ўсёй сваёй шматстылёвай і поліканфесійнай рознавакасці, прадказваючы якасны прарыў праз розныя неастылі да новага ўзроўню ўсведамлення канструктыўна-тэхнічных магчымасцей і разумення этнічных і рэлігійных традыцый. Пра гэта яскрава сведчыць творчасць Л.Н. Бенуа і выхадцаў з яго майстэрні: А.В. Шчусева, А. Вівульскага, В. Гарадзецкага і іншых майстроў, што ўзводзілі храмы. Але знешнія і ўнутраныя прычыны 1914–1917 гг. перарвалі гэтую ніць, спыніўшы развіццё культавай архітэктуры на тэрыторыі будучага СССР.

У верасні 1915 г. Захадняя Беларусь была акупавана нямецкімі войскамі. І пазней, калі ўвайшла ў склад Польшчы, стала спецыфічным рэгіёнам, дзе працягвалі развівацца традыцыі

культавага дойлідства і апрабіравацца новыя еўрапейскія стылі.
Гэтай проблеме і прысвечана наша праца.

Тэрмінам «Захадняя Беларусь» вызначаюцца раёны кампактнага пражывання карэннага беларускага насельніцтва, якія ў выніку Першай сусветнай вайны і польска-савецкай вайны 1919–1921 гг. аказаліся падзелены папалам паміж СССР і Польшчай, што было зафіксавана Рыжскім дагаворам (1921 г.). Гэта тэрыторыя налічвала 28 паветаў, якія ўваходзілі ў склад



Касцёл Маці Божай Шкаплернай ў Ідолце.
1938 г. Фота аўтара 2007 г.

Навагрудскага, Палесскага, Віленскага і Беластоцкага ваяводстваў. Яе агульная плошча складала 82 тыс. км² у сучасных межах Рэспублікі Беларусь і на 1931 г. мела 4,6 млн чал. насельніцтва. Высокага ўзроўню ў Захадняй Беларусі дасягнула архітэктура, літаратура, тэатр, музычная культура. Адкрыццё міжнародных контактаваў садзейнічала шырокаму знаёмству беларускай культуры з дасягненнямі заходніх літаратур, мастацтва, архітэктуры. Сотні беларускіх навукоўцаў і дзеячаў мастацтва працавалі і вучыліся за мяжой, у першую

чаргу ў Празе, Берліне, Парыжы. Творчасць заходнебеларускіх мастакоў Я. Горыда, Я. Драздовіча, П. Сергіевіча, М. Сяўрука, скульптара Р. Яўхімовіча і многіх іншых увайшла ў класіку беларускай нацыянальнай культуры. У розныя перыяды ў Захадняй Беларусі працавалі сусветна вядомыя мастакі У. Страмінскі, М. Дабужынскі, Ф. Рушчыц, С. Жукоўскі.

Ажыўілася таксама і рэлігійнае жыццё. Рэзка ўзмацніліся пазіцыі каталіцкай канфесіі. Паводле закону аб рэзвіндыкацыі вяртаюцца культавыя будынкі і землі, якія раней належалі кас-

цёлам. Так, напрыклад, у сакавіку 1920 г. была вернута католікам уніяцкая беліцкая Святадухаўская царква. Падчас службы ў царкву ўвайшоў аддзел польскіх легіяnerаў з афіцэрам у суправаджэнні тутэйшых католікаў. Афіцэр абвясціў, што царква ператвараецца ў касцёл, і запатрабаваў неадкладнага спынення набажэнства. Святар М. Валкоўскі скончыў службу і прычасціў адспавядадзыхся. Католікі спелі некалькі польскіх патрыятычных песень, потым знялі і выкінулі абрэзы і царкоўнае начынне. Пазней, у 1928 г., у Беліцы была пабудавана новая царква на праваслаўных могілках. Дзякуючы сродкам ад добраахвотных ахвяраванняў праваслаўных прыхаджан 2 лістапада 1926 г. распараджэннем міністра грамадскай адукацыі было абвешчана абавязковым вывучэнне ва ўсіх школах. На вывучэнне рэлігіі адводзілася па 2 гадзіны на тыдзень. Была магчымасць і свабоднага выезду з мэтай паломніцтва і ўезду для місіяnerаў розных канфесій. Эканамічны пад'ём пасля Першай сусветнай вайны, масавай эміграцыі з СССР святароў, неабмежаванасць рэлігійнай пропаганды і роўнасць культаў (замацаваных у арт. 110–116 і арт. 120 Канстытуцыі Польшчы 1925 г.), значная экзальтаванасць грамадскай думкі як вынік працяглага часу вайны (1914–1921 гг.), сацыяльных катаклізмаў, абвостранага адчування канфесіянальнага і этнічнага вызначэння садзейнічалі пашырэнню практикі кульставага будаўніцтва. Наяўнасць кваліфікованых архітэктараў, будаўнікоў, магчымасць атрымання грунтоўнай адукацыі ў Еўропе прадстаўлялі дастаткова кадраў для рашэння розных задач у культавым дойлідстве.

У маі 1917 г. у Петраградзе клерыкальнымі дзеячамі з інтэлігенцыі, блізкай да Каталіцкай духоўнай акадэміі, была створана беларуская клерыкальная дэмакратычная нацыянальная партыя – Беларуская хрысціянская дэмакратыя (БХД). Дзейнасць яе хутка была перанесена ў Мінск, дзе з 1916 г. канцэнтравалася грамадска-палітычная праца каталіцкага духавенства, беларуская мова стала ўжываныца ў каталіцкіх святынях. Беларуская хрысціянская дэмакратыя выдавала газету «Беларусская крыніца», што выходзіла з 8 каstryчніка 1917 г. у Петраградзе, з 1918 г. – у Мінску, з 1919 да 1940 г. – у Вільні, а таксама адчыняла беларускія школы, прытулкі і кааператывы. У Заходній Бела-

русі, што ў 1921 г. адышла да Польшчы, каталіцызм развіваўся ў польскім нацыянальным духу. Пакуль Віленскім біскупам быў Ю. Матусевіч (1918–1925), а ў Пінску – З. Лазінскі (да 1933 г.), антыбеларускія выступы польскага духавенства мелі прыватныя характеристары. Сярод ксяндзоў-беларусаў пашираўся рух за беларусізацыю каталіцкай царквы. Аднак польская іерархія касцёла бачыла ў беларускім касцельным руху небяспеку, таму яна дамаглася, каб падчас падпісання канкардату паміж Ватыканам і Польшчай (10 лютага 1925 г.) былі ўключаны пункты, у якіх гаварылася, што ўжыванне беларускай мовы ў набажэнствах і катэхізацыі дзяцей павінна ўзгадняцца з польскім епіскапатам. У 1926 г. мітрапалітам, арцыбіскупам Віленскім быў прызначаны Р. Яблжыкоўскі, які адразу пачаў праводзіць антыбеларускі курс у сваёй архідыяцэзіі. Былі забаронены казанні на беларускай мове, а ксяндзоў-беларусаў пераводзілі ў мясцовасці з польскім насельніцтвам. У Віленскай духоўнай семінарыі ўзмацнілася паланізацыя. Р. Яблжыкоўскі забараніў беларусам-католікам уступаць у Беларускую хрысціянскую дэмакратию і асуджаў каталіцкую газету «Беларуская грыніца». Такая ж палітыка касцельнай улады праводзілася і ў Пінскай дыяцэзіі.

Але Другая сусветная вайна, акупцыя нямецкай арміяй і войскамі Польшчы не перарвала ў Заходній Беларусі развіццё культаў архітэктуры, што набірала ўсё больш дынамізму ў пошуках арыгінальных форм і вобразаў, якія, з аднаго боку, павінны былі адпавядаць кананічным асаблівасцям адпаведнага культу, а з другой – адлюстроўваць індывідуалістычную сутнасць культуры XX ст.

Істотным фактам фарміравання архітэктуры 1920–1930 гг. з'яўляюцца багатыя нацыянальныя традыцыі дойлідства. Менавіта ў гэты перыяд зараджаецца практика рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў на строга навуковай аснове. Так, да прыкладу, быўузноўлены воблік фарнага касцёла ў Гродне (XV ст.), касцёла ў Гнезна (XV–XVI стст.), праведзена кансервацыя Лідскага, Крэўскага і Навагрудскага замкаў. Адначасова працягваюць плённа і паўнакроўна развівацца рэгіональныя школы народнага драўлянага дойлідства (асабліва ў Брэсцкім і Пінскім Палессі), працягваючы шматвяковыя мясцовыя традыцыі. Гэта паўплывала і на

фарміраванне нацыянал-рамантычнай плыні ў заходнебеларускіх землях: намеціўся пераход ад умоўна-рэтраспектыўных прыёмаў перыяду мадэрна да стварэння вобраза храма, які найбольш поўна і магутна ўласабляе мясцовых гістарычных і мастацкіх традыцый.

Паралельна нарастаюць тэндэнцыі функцыянальнага кшталту, якія са сферы свецкага грамадскага і жыллёвага будаўніцтва (казармы, банкі, віллы і г.д.) пранікаюць у культавую архітэктуру. Узаємадзеянне спецыфічных рыс розных культу́ з канструктыўізмам прыводзіла да стварэння ўразлівых вобразаў новага стылю. У новых храмах уласаблялася квінтэсенцыя не толькі таго або іншага рэлігійнага вучэння, але і архітэктурнага вобраза, перададзенага праз канструкцыю, якая максімальна адказвала духу найноўшага часу. Канструктыўізм пакінуў заўважны след у архітэктуры 1920–1930 гг., у канцы 1930-х гг. дамінуючы ў грамадзянскім будаўніцтве.

Паралельна з канструктыўізмам рэакцыя на мадэрнізацыю культавай архітэктуры нараджае імкненне да рэанімацыі «неа-стыляў», у першую чаргу класіцыстычнага і неагатычнага на-кірункаў. Гэта тэндэнцыя знайшла шырокое ўласабленне ў будаўнічай практицы.

Архітэктура Заходняй Беларусі не знайшла адлюстравання ў спецыялізаваных выданнях наогул, што ўскладняла працу над гэтым матэрыялам. У працэсе вывучэння тэмы мы карысталіся часткай матэрыялаў Архіва дзяржаўнасці ЛР, бібліятэкі АН Літвы (Вільня) і царкоўной перыёдкай 1918–1939 гг. Некаторую інфармацыю мы атрымалі ў музеях Брэста, Пінска, Гродна. Ня-



*Касцёл Станіслава Косткі ў Ваўкаўыску.
1936 г. Са здымку 1930-х гг.*

вывучанасць перыяду гісторыі, які мы разглядаем, у архітэктуры, інфармацыйны вакуум вакол яго робяць дадзеную працу абсалютна арыгінальная. Яе актуальнасць узрастае ў сувязі з рэлігійным адраджэннем у Беларусі, рэстаўрацыяй і адкрыццём храмаў. З'явілася магчымасць па заслугах ацаніць адну з важнейшых глаў развіцця айчынай архітэктуры.

Большасць прыведзеных у працы помнікаў вывучаны намі візуальна, зроблены натуральныя здымкі. Арыгінальнасць дадзенай працы складаецца таксама і ў імкненні ўпершыню правесці класіфікацыю і перыядызацыю культавай архітэктуры Заходняй Беларусі 1918–1939 гг. Безумоўна, праца не можа прэтэндаваць на поўнае асвятленне помнікаў перыяду, які мы разглядаем. Відавочна, што асноўная даследчая праца, у тым ліку і архіўная, яшчэ наперадзе. Тут жа мы прапануем агляд кола помнікаў, яшчэ ў сваёй большасці не ўведзеных у навуковы зварот.

Што датычыцца непасрэдна нашай лакальнай тэмы, то, безумоўна, у першую чаргу трэба ўспомніць пра «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» ў 9 тамах. Менавіта ў гэтым выданні адносна поўна былі пералічаны помнікі культавага дойлідства Заходняй Беларусі 1920–1930-х гг. Некаторую інфармацыю можна ўзяць у «Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі». На жаль, як мы ўжо адзначалі, у наступных выданнях, нават такіх, як «Гісторыя архітэктуры Беларусі» В. Чантурыйя, ні слова не сказана пра архітэктуру Заходняй Беларусі 1918–1939 гг. На жаль, не папаўняе гэты прабел і пяцітомная «Гісторыя беларускага мастацтва», выданне якой толькі закончылася. Першыя публікацыі пра архітэктуру Заходняй Беларусі толькі пачалі з'яўляцца ў беларускай спецыяльнай перыёдцы: «Будаўніцтва і архітэктура Беларусі», «Мастацтва», «Спадчына», «Наша Верса».


У нейкай ступені разглядаецца гэта тэма – «Помнікі Слоніма» Кулагіна і Карапкевіч. Але абмежаванасць рамкамі аднаго горада, лакальнасць даследавання не даюць поўнага ўяўлення пра будаўніцтва ў 1920–1930 гг. нават у Слоніме. У кнігу не патрапілі некаторыя помнікі, у прыватнасці грэка-каталіцкая царква ў Альберціне, 1932 г. Касцёл у Лінове беларускамоўны том «Збору помнікаў гісторыі і культуры Беларусі», прысвячаны Брэсцкай вобласці, датуе першай паловай XIX ст. Але ў руска-

моўным варыянце таго ж тома касцёл «амаладзілі» на стагоддзе, пазначыўшы яго будаўніцтва пачаткам ХХ ст. Прыкладна тая ж дата фігуруе ў акадэмічнай «Гісторыі беларускага мастацтва». У гэтых выданнях храм залічаны да помнікаў драўлянага дойлідства з элементамі неа(ці псеўда)готыкі.

У гэтай сітуацыі мы звярталіся да багатай бібліографіі 1920–1930 гг. Заходній Беларусі. Найбольшую цікаласць для нас прадстаўляе царкоўная перыёдика, у якой змяшчаліся звесткі пра будаўніцтва новых культавых пабудоў. На расійскай мове ў гэты час выходзіла пераважна праваслаўная літаратура: «Вестнік Віленскага праваславнага Св. Духова братства», «Вестнік православной митраполии в Польше»; «Гродненские епархиальные ведомости»; «Литовские епархиальные ведомости» і г.д. Цэлы рад выданняў быў выкананы стараабрадчым саветам у Польшчы («Орган, посвящённый церковным делам») і інш. Пратэстантызм сярод расіян быў распаўсюджаны менш, безумоўна, і перыёдика была не багатай. Мы звярталіся толькі да часопісаў евангельскіх хрысціян – «Религиозный журнал для народа» (орган баптыстаў). На рускай мове выдаваўся уніяцкі часопіс «К объединению» (рускі рэлігійны часопіс) і «Записки чина Св. Васілия Велікага» (Львоў). Грэка-каталіцкае выданне па-беларуску налічвае дзесятак найменняў. Мы звярталіся толькі да часопіса «Новы шлях. Незалежна-культурная рэлігійная часопісь», дзе асвечаны некаторыя бакі культавага будаўніцтва.

Значна шырэйшая бібліографія беларускіх і польскіх каталіцкіх выданняў (па-беларуску лацінскім шрыфтам). У многіх з іх дастаткова падрабязна апісваюцца храмавыя пабудовы і іх будаўніцтва. Спіс выкарыстанай намі перыёдкі прыведзены ў агульным спісе літаратуры. Апроч царкоўнай перыёдкі, мы карысталіся польскімі навуковымі выданнямі па архітэктуры, урбаністыцы і інш., у прыватнасці працамі Гарушэўскага, Брандта, Рэвенскай, выдадзенымі ў 1920–1930 гг. Матэрыялы аб найноўшым культавым будаўніцтве рэгулярна змяшчалі такія мясцовыя часопісы і газеты, як «Ziemie», «Wiadomosci geograficzne», а таксама шэраг кніг, прысвечаных гісторыі архітэктуры Расіі, Польшчы і Літвы.

Станаўленне беларускай нацыянальнай школы архітэктуры звязана з імёнамі Л. Вітана-Дубейкаўскага, К. Дуж-Душэўскага,



Лявон Вітан-Дубейкаўскі, консул БНР
у Варшаве. 1919 г. (БДАМЛіМ)

Ю. Клоса. Патрэбна адзначыць, большасць беларускіх архітэктараў таго часу былі звязаныя з пецярбургскай школай. Так, напрыклад, К. Дуж-Душэўскі па сканчэнні рэальнай гімназіі ў Вільні паступіў у Пецярбургскі горны інстытут. Тут, у Пецярбурзе, ён з 1912 па 1914 г. кіраваў навукова-літаратурным таварыствам студэнтаў-беларусаў пры Пецярбургскім універсітэце, рэдагаваў зборнік «Раніца». Разам з ксяндзом Будзькам рэдагаваў газеты «Дзяніца» і «Svietač». У Пецярбургу ён удзельнічаў ад беларусаў ва ўсерасійскім дэмакратычным з'ездзе ў 1916 г. Жыў у Вільні. Пасля 1922 г. у Каўнасе ў Міністэрстве замежных спраў Літвы займаў па-

саду інжынера-архітэктара, потым у Міністэрстве транспарту. Пабудаваў шмат жыллёвых і грамадскіх аб'ектаў у Літве (першую радыёстанцыю, кіно «Метрапалітэн», пачтамты, банкі, асабнякі), рэдагаваў часопіс «Тэхніка і гаспадарка», выдаваў цэлы рад падручнікаў па будаўніцтве, архітэктуры, гісторыі на беларускай мове, пераклаў «Падручнік гісторыі» Віпера і г.д. Творчасць, тэарэтычныя, практычныя даследаванні ў вобласці архітэктуры К. Дуж-Душэўскага мелі вялікае значэнне для фарміравання архітэктуры Беларусі першай паловы XX ст. Яго таварыш па студэнцтве ў Пецярбургу Л. Вітан-Дубейкаўскі пакінуў след у практыцы кульставай архітэктуры і ўкараненні канструктывізму ў масавым жыллёвым будаўніцтве. Пасля заканчэння Школы будаўнічых рамёстваў у Варшаве Вітан-Дубейкаўскі

таксама вучыўся ў Пецярбургу, скончыў Інстытут грамадзянскіх інжынераў. К 1907 г. ен меў асабістасе бюро ў Смаленску. Пабудаваў цэрквы ў Манастыршчыне, Вязьме, касцёл у Смаленску і капліцу на каталіцкім магільніку, а ў 1901 г. – фабрыку жалезабетонных вырабаў.

Пасля 1907 г. Дубейкаўскі выехаў на трэх гадах ў Парыж, дзе вучыўся ў вядомай Акадэміі архітэктуры (Ecole d'architecture) і атрымаў дыплом архітэктара-мастака. Пасля Парыжа ён вяртаецца ў Варшаву, а ў 1916 г. зноў аказваецца ў Пецярбургу, дзе задумвае стварэнне беларускага стылю ў сакральнай архітэктуры.

Вялікі ўнёсак у развіцці нацыянальнай школы дойлідства, яе вывучэнне і зберажэнне помнікаў зрабіў польскі архітэктар Юліуш Клос. Калі Ю. Клос упершыню наведаў Браслаўшчыну ў другой палове 1922 г. у сувязі з працай над праектам Мяжанскага касцёла, ён звярнуў увагу на архаічную забудову часткі вёскі, асобныя гаспадарчыя будынкі, цікавыя з пункту гледжання традыцый народнага дойлідства. Найбольш адметныя аб'екты прафесар сфатаграфаваў. У Гістарычным архіве Літвы зберагаюцца 17 фотаздымкаў, зробленых Ю. Клосам у Мяжанах. Некаторыя з іх неаднойчы ўжываліся ў якасці ілюстрацый для прац па народным дойлідстве Беларусі. У далейшым Ю. Клос працягваў фотафіксацыю найбольш адметных, на яго погляд, помнікаў і мясцін Браслаўшчыны. Вельмі каштоўныя для сучасных даследчыкаў фотаздымкі цэнтральнай плошчы і сядзібы ў мясцічку Опса, забудовы Браслава XIX – пачатку XX ст., крыжоў у наваколлі Браслава, архітэктурных помнікаў Друі. З цягам часу прафесар стаў добрым знаўцам помнікаў даўніны Браслаўскага павета. У 1929 г. ён кансультаўваў працу В. Кешкоўскага па інвентарызацыі помнікаў рэгіёна. У 1930–1931 гг. Юліуш Клос разам са Станіславам Лорэнцам, Янам Булгакам і студэнтамі Віленскага ўніверсітэта прымае ўдзел у экспедыцыях па інвентарызацыі помнікаў Браслаўшчыны. Професар выканаў архітэктурныя абмеры, планы шэрага цікавых аб'ектаў: палацаў у Бяльмонтах, Завер’і, культавых пабудоў Друі і інш. У вопісе папер Клоса ў Гістарычным архіве Літвы пералічаны звыш 100 спраў, якія датычацца даследаванняў асобных помнікаў Браслаўшчыны. На


жаль, большая частка гэтых каштоўных матэрыялаў не трапіла пры перадачы фонду ў архіў.

У 1920–1930 гг. у Заходній Беларусі жылі і тварылі многія архітэктары, такія, напрыклад, як А. Вівульскі, аўтар шматкалькасных праектаў культавых пабудоў (касцёлаў, капліц). Паводле яго праекта быў створаны сакральны мемарыял на Трохкryжовай гары ў Вільні, касцёл Сэрца Ісуса, будаўніцтва якіх расцягнулася на доўгія гады і не было завершана да смерці архітэктара, які запраектаваў самы грандыёзны храм за ўсю гісторыю края. Разнастайнасць задач, якія стаяць перад архітэктарамі пачатку XX ст., прадвызначыла разнастайнасць іх творчых почыркаў: так, у рэчышчы неакласіцызму працаваў Філісевіч, неабарока – Жаландкоўскі, Вакер, Шлютэр і інш.

Заснавальнікам беларускага нацыянальнага стылю ў дойлідстве стаў Леў Вітан-Дубейкаўскі. Але неарамантызм у Беларусі пачатку XX ст. з'яўляецца дастатковая складаным і шматпланавым і часта небеларускім па форме і складзе. Тут быў шырокі дыяпазон імкненняў і творчых прыёмаў. У культавай пабудове напрадвесні XX ст. гэта выявілася ў звароце да неарамантыкі. Існуючы адначасова з мадэрнам, гэта плынъ паступова растварылася ў ім. Эстэтычную сутнасць такога сімбіёзу добра характарызуе, напрыклад, творчае крэда мінскага скульптара і архітэктара пачатку XX ст. Атана Краснапольскага. Ён пісаў: «*Захапляючыся прамітыўнай прастатай сярэднявечча, я пранікся духам раманскіх замкаў і таму, нягледзячы на наватарства форм маёй архітэктуры, адчуваеца на ёй адбітак стагоддзяў. Марачы аб стварэнні арыгінальнай нацыянальнай архітэктуры, я іду шляхам нямецкіх мадэрністаў, аднак толькі ў tym сэнсе, што не кампілірую са склаўшыміся стылямі, а, ператвараючы зневінюю форму (праз спрашчэнне), імкнуся зразумець і захаваць дух старажытных пабудоў... Так я ствараю свае замкі і касцёлы*» (Tygodnik illiustrowiany, 1911). У tym жа накірунку працавалі, напрыклад, Тамаш Пайдзэрскі (па яго праектах былі ўзвядзены касцёлы Сымона і Алены ў Мінску, у Ютрасіне (Прусія) і інш., мастак і дэкаратар Францішак Брудзевіч (афармляў касцёлы ў Мінску, Нясвіжы, Цімкавічах і г.д.).


Неабходна адзначыць і яшчэ адну характэрную рысу неарамантызму ў Беларусі. Гэта раздзяленне інтэлігенцыі па роз-

ных нацыянальных імкненнях. Калі нацыянал-патрыятычная беларуская інтэлігэнцыя (як і заходнеўкраінская і літоўская) угледжвала ў сваёй дзейнасці шлях да стварэння нацыянальнай культуры, то польская змагалася з расійскай спадчынай, нарощвала асабісты экспансіянізм. Вось, напрыклад, цытата, якая характарызуе польскіх культуролагаў пачатку XX ст., польскага гісторыка: «...праз гарады і мястэчкі паўночна-ўсходній Польшчы праишоў выразнае тхненіне Масквы». Значыцца, мэта – «ачышчэнне» паўночна-ўсходній Польшчы (паўночна-




*Нясвіж. Урадавая колонія.
Архіт. Тадэр Буршэ, цывілъны інжынер Юзаф Крупа. 1934 г.*

заходній Беларусі) ад «маскоўскіх» уплываў, г.зн. хутчэйшае надданне ёй чиста польскага выгляду. Галоўным клюпатаам адміністрацыі, як сведчаць дакументы, стала праблема размяшчэння староства, яго аддзелаў, іншых устаноў, раскватаравання служачых і іх сем'яў. Грамадскіх будынкаў амаль не было, а дамы местачкоўцаў па памерах саступалі часам вясковым хатам. З падобнымі праблемамі сутыкаліся павятовыя і ваяводскія ўлады і ў некаторых іншых паселішчах усходніх ваяводстваў.



Тыпавы праект жылога дома для дзяржаўных функцыянероў.
Агульны вонкавы выгляд. Архіт. Ежы Бейль. 1927 г.

Вырашыць праблему прызначана была дзяржаўная акцыя па ўзвядзенні спецыяльных комплексаў адміністрацыйных і жылых будынкаў – так званых калоній дзяржаўных дамоў. Акцыя пачала рыхтавацца ў 1923 г. Калоніі меркавалася ўзвесці ў 44 паселішчах Навагрудскага, Палескага, Валынскага і Віленскага ваяводстваў, прычым на Віленшчыну прыходзілася 16 паселі-



Тыпавы праект жылога дома для дзяржаўных функцыянероў.
Галоўны фасад, планы паверхаў. Архіт. Ежы Бейль. 1927 г.

шчаў. Да ўдзелу ў акцыі былі прыцягнуты архітэктары з Варшавы, некаторых іншых гарадоў Польшчы. Архітэктарам давалася замова на распрацоўку тыпаў дамоў для забудовы, сітуацыйных планаў (урбаністычных праектаў), даручаўся нагляд за ажыццяўленнем праектаў. Сярод групы архітэктараў, прыцягнутых да працы, быў і прафесар Ю. Клос. Ён распрацаваў праекты двух тыпаў жылых дамоў (усяго над 33 тыпамі будынкаў працавалі 14 архітэктараў). 19 іншых архітэктараў выконвалі урбаністычныя праекты.

Існавалі прынцыповыя патрабаванні да ўсіх распрацоўшчыкаў гэтых праектаў – новыя калоніі павінны былі гарманічна спалучацца з мясцовымі забудовамі і адпавядаць сучаснаму ўзору ўрбаністыкі. Чакалася, што акцыя паспрыяе не толькі канкрэтнаму рашэнню праблем з будынкамі, але будзе карыснай і ў ідэалагічным сэнсе – адлюструе трываласць і стабільнасць новай ўлады, пасадзейнічае развіццю культуры на ўсходзе краіны.



ГІСТАРЫЗМ 1915–1940 гг.

Рамантычны рэтраспектывізм на мяжы XIX–XX стст.

Неагатычны накірунак паводле спецыфічных этнічных і рэлігійных асаблівасцей яскрава праявіўся ў рымска-кatalіцкім і пратэстанцкім культавым будаўніцтве (касцёлы ў Мінску, Віцебску, Паставах, Міёрах, Браславе і многія іншыя, кірхі ў Палацку, Гродна і г.д.), а таксама ў нехрысціянскіх храмах (сінагогах і мячэцях), якія культивавалі формы ўсходняй архітэктуры досыць частва свабодна і арыгінальна.

Выступаючы ў ролі духоўнай апазіцыі расійскай дзяржаўнасці і праваслаўю, каталіцызму актыўна прапагандаваў заходненеўрапейскія формы архітэктуры. Як правіла, яны былі моцна гіпертрафіраваныя, асноўваліся на механічным пераносе прыёмаў готыкі альбо рамантыкі не ў мясцовай, а ў класічнай трактоўцы і з'яўляліся прыкладам тыповай эклектыкі. Стайды «ўзоравым стылем» для каталіцкага будаўніцтва, неаготыка была дамінуючай ў архітэктуры неарамантызму XIX ст. у Беларусі. Найбольш дасканалыя кампазіцыйна-пластычныя магчымасці і ўразлівія мастацкія пераўтварэнні неаготыкі праявіліся ў пабудовах канца XIX – пачатку XX ст. (відзаўскі Троіцкі касцёл, касцёлы ў Гервятах, Нарачы, Вілейцы, Іўі, Лагішыне, Косава, Ракаве і г.д.). Да пачатку XX ст. неагатычныя пабудовы харектарызуюцца мастацкай цэласнасцю готыкі, эстэтызацыяй канструкцый, зваротам да мясцовых традыцый. Дасягнуўшы высокага ўзлёту, неаготыка ў Беларусі прадвызначыла свой моцны ўплыў і на мадэрн, і на зараджэнне функцыяналізму.

Другой моцнай плынню новага накірунку пачатку XX ст. была неараманіка, якая мела, праўда, больш лакальнае значэнне. Элементы неараманікі шырока выкарыстоўваліся ў маёнтковым будаўніцтве (акуратныя паясы, контрфорсы, масіўныя

шчыпцы франтонаў і вежы з машыкулямі). Прыкладамі могуць паслужыць маёнткі ў в. Краскі Ваўкаўскага раёна, у в. Бальцэнікі Воранаўскага раёна і г.д. У культавай архітэктуре былі распаўсюджаны трохнефавыя базілікі, галоўныя фасады якіх фланкіравалі ярусныя вежы (в. Слабодка Браслаўскага раёна). Пабудовы харектарызаваліся падкрэслена гранёнымі аб'ёмамі, выкарыстаннем адкрытай кладкі з цэглы і валуноў, цыліндрычных крыжовых купалаў, зводаў, афармленнем галерэй, аконных і дзвярных праёмаў аркатурай (касцёлы ў в. Задарожжа і Празарокі Глубокскага раёна, в. Лаздуны Іёўскага раёна, Сымона і Алены ў Мінску і г.д.). Але і тут «сярэдневяковыя» фантазіі былі яшчэ далёкія ад асабістых беларускіх архітэктурных традыцый.

Спрабай звароту да нацыянальных асаблівасцей было «адраджэнне» барока. Неабарока апелявала да глыбокіх традыцый архітэктуры барока ў Беларусі і, безумоўна, адпавядала эстэтыцы эклектызму канца XIX ст. Але, на жаль, гэты накірунак архітэктуры не здолеў падняцца да навуковага асэнсавання мастацка-пластычнай пераапрацоўкі беларускага барока XVI–XVIII стст. У выніку неабарочныя пабудовы моцна прайгралі ў параўнанні з арыгінальным барокам, якое так моцна і бачна было ўвасоблена ў горадабудаўнічай структуры практычна ўсіх гарадоў і мястэчак Беларусі. Неадпаведнасць матэрыялу (неатынкаваная дэкаратыўная кладка касцёла ў в. Дварэц Дзятлаўскага раёна) альбо механічна прыўнесеная дэталі (касцёл у в. Індуры Гродненскага раёна), безумоўна, аб гэтым сведчаць. Хоць былі і вельмі ўдалыя стылізацыі ў духу барока (касцёл у в. Пархвёнава Докшыцкага раёна, Петрапаўлаўскі касцёл у в. Мядведзічы Ляхавіцкага раёна, архітэктар С. Шылер), якія сведчылі аб яшчэ нераскрытых магчымасцях гэтага стылістычнага накірунку. Не выпадкова да яго ізноў звярталіся архітэктары і пасля Першай сусветнай вайны, разумеючы барока як стыль, найбольш адпаведны нацыянальному традыцыям.

Неаготыка

Акрамя засваення барочных традыций, паралельна былі спробы стварэння рамантывізаваных вобразаў на аснове інтэрпрэтацыі готыкі XIV–XV стст. Гэта тэндэнцыя знайшла сваё

ўвасабленне пераважна ў маёнткавым будаўніцтве (вілы, капліцы, скляпы). Спецыфічнасць гэтага стылістычнага накірунку не знайшла шырокага водгуку ў будаўнічай практицы. Але шэраг помнікаў, узвядзеных у 1920–1930 гг., сведчаць аб гусце і шырокім кругаглядзе архітэктараў, што стварылі іх.

Адзін з найбольш яскравых узоруў нацыянальнага рамантызму – **касцёл Яна Хрысціцеля** ў в. **Мсцібаў** Ваўкавыскага раёна.

Яго будаўніцтва расцягнулася, з прычыны вайсковых дзеянняў, амаль на дзесяць гадоў, 1910–1919 гг. Гэты касцёл уяўляе сабой двухвежавы аўтём базілікальнага тыпу з трансептам, трохграннай абсідай і дзвума сакрыстыямі. Галоўны заходні фасад з трох частак: цэнтральная частка з найбольшымі вокнамі і парталам, завершаным трохкутным спічастым франтонам, накладзеным на сапраўдны шчыт стромага даху і дзве высокія шмат'ярусныя вежы, квадратныя ў сячэнні, якія фланкуюць фасад па кутах. Вежы завершаны складана прафіляванымі шатрамі барочнай трактоўкі. Кожная з частак мае асобны ўваходны спічасты праём. Бакавыя фасады рытмічна падзелены лучковымі праёмамі ў два ярусы. Па ніжнім ярусе паміж вокнаў размешчаны прыступкавыя контрфорсы. Куты вежаў, трансепта і абсіды фланкуюцца такімі самымі прыступкавымі контрфорсамі.

У інтэр'еры нефы перакрытыя цыліндрычнымі скляпеннямі зоркавага малюнку.

Вобраз касцёла ўтвораны з рознастылёвых элементаў. Агульны і аўтём, і некаторыя канструктыўныя элементы (контрфорсы, шчытцы – вімпергі, скляпенні) запазычаны з эпохі ранняга сярэднявечча, але кампазіцыйная трактоўка і форма шатровага завяршэння вежаў – з барока. Адкрытая неатынкаваная муроўка з рознапамернай цэглы таксама фарміруе пэўны рэтраспектыўны вобраз бажніцы. Прататыпамі гэтага будынку было, напэўна, сярэднявечнае дойлідства Ўсходняй Пруссіі, дзе большасць гатычных помнікаў шматразова перабудоўваліся, а таму спалучалі ў сабе прыкметы розных стыляў, часам даволі арганічна. Аднак у Мсцібаве мы маем не копію канкрэтнага ўзору, а хутчэй варыяцыю мадэрну на тэму рэгіянальных традыцый.

У паўночным рукаве трансепта захаваўся арыгінальны драўляны двух'ярусны алтар Святога Яна XIX ст., з капітэлямі карынфскага ордэру, упрыгожаны ажурнай разьбой. На хорах месціцца старасвецкі арган, аздоблены неабарочным дэкорам. Гэтыя элементы ўбрання выдатна пасуюць да стрыманага ў аздобе інтэр'ера, выяўляючы яго традыцыяналісцкі дух. У дадзеным выпадку мы маём справу з пераходнай стылістыкай ад рэтраспектыўнага накірунку пачатку XX ст. да стварэння адметнага мясцовага стылю, які мусіў адпавядаць густам тутэйшага насельніцтва.

Неагатычны ўплывы праніклі і ў традыцыйнае драўлянае дойлідства.

Паказальным ёсць прыклад **касцёла Сэрца Ісуса ў Канвелішках**, вёскі на Воранаўшчыне. Гэтая бажніца ўзвядзена ў 1916 г. з дрэва, аднак таксама ў неагатычным кшталце. Яго асноўны абаём складаецца з амаль роўных па вышыні элементаў: асноўнага зруба зальнай прасторы, пяціграннай алтарнай апсіды і квадратнага ў плане прытвора. Абапал алтарнай прасторы і прытвору, упоравень са сценкамі галоўнага зальнага абаёму прыбудаваны дадатковыя памяшканні – скрыні і баптыстэрый. Над прытворам, адпаведна і над харамі, узвышаецца стромкая двух'ярусная чацверыковая вежа-званіца са спічастым стромкім шатром. Па абодва бакі яго флянкуюць падобныя, але значна меншыя па памерах вежкі кшталтам пінакляў. Галоўны фасад падзелены трыма ўваходамі,



Касцёл Сэрца Ісуса ў Канвелішках. 1916 г.
Галоўны фасад. Фота аўтара 1992 г.

аформленымі аркавымі парталамі, якія аздабляюць вялікія вокны – «ружы» па-над імі. Астатнія праёмы ўвянчаныя паўцыркульнымі імпостамі.

Сцены гарызантальна ашаляваныя. Інтэр'ер падзелены шасцю круглымі слупамі на тры нефы. Над бакавымі нефамі ўладкаваныя абыходныя галерэі. Столь плоская, падшыўная да бэлечнай канструкцыі перакрыццяў.

Дамінуючы ў забудове вёскі, размешчаная ў самым яе цэнтры, гэтая бажніца стварае арганічны вобраз, не зважаючы на «гатычныя» карункі, настолькі натуральна, па-вясковаму ён патрактаваны. Поруч з касцёлам пастаўлена і плябань – прастакутны ў плане будынак з высокім (першапачаткова гонтавым) дахам, нешаляваны, нагладка агабляваны зруб, падзелены ў плане на дзве паловы: гаспадарчую і жылую (два асабістых пакоі ксяндза). Будынак плябані выкананы ў традыцыйным народным кшталце. Паводле вобразных характарыстык касцёл у Канвелішках вельмі блізкі да касцёла ў Сталгенах (Літва), пастаўленага ў 1918 г. паводле праекта інжынера Качаноўскага. Гэта таксама драўляная аднавежавая бажніца ў неагатычным духу. Аднак тут замест акна «ружы» на вежы, з боку цэнтральнага фасада ўжыты біфорыюм.

Яшчэ адзін яскравы прыклад неагатычных рэмінісценций – **касцёл Божай Маці Ружанцовай** ў в. **Пескі** **Мастоўскага раёна**, што дабудаваны і асвечаны ў 1918 г. падчас нямецкай акупацыі. Ён быў узведзены з цэглы і бутавага каменю на месцы



*Касцёл Сэрца Ісуса ў Канвелішках. 1916 г.
Алтар. Фота аўтара 1992 г.*

згарэлага касцёла, які існаваў на тым самым месцы ад 1780 г., пра што, між іншым, сведчыць і старасвецкі касцельны звон. Касцёл Божай Маці Ружанцовай – трохвежавая базілікальная тыпу бажніца з трансептам і трохграннай апсідай. Галоўны фасад пазначаны спічастай вежай. Трох'ярусная вежа-званіца, верхняя частка якой – восьмірык, завершаны шматгранным высокім шпілем, моцна дамінуючы над будынкам, стварае вельмі выразны, дынамічны абрыс. Асноўны аб'ём аддзелены трансептам ад алтарнай часткі. Стрыманыя, але выразныя па пластыцы фасады трансепта ствараюць дадатковыя кампазіцыйныя акцэнты на бакавых фасадах касцёла. Шчыты трансептаў завершаны зубчатымі атыкамі і флянкаваныя пінаклямі. Апроч таго, бакавыя фасады падзелены лапаткамі, якія імітуюць па форме контрфорсы і, першапачаткова, таксама былі завершаны невялікімі шышкамі пінакляй.

Філіяльны касцёл Святой Троіцы ў в. Крупава пад Лідай, паводле Т. Нарбута, быў заснаваны ў 1450 г. У пачатку XX ст. той стары касцёл знаходзіўся на мясцовых могілках, але ў выніку пажару згарэў. Сябрам лідскага гуртка «Спадчына» ўдалося адшукваць праект будаўніцтва сучаснага неагатычнага касцёла ў Крупаве, выкананы цывільным інжынерам Ежы Кулешам 28 снежня 1922 г. [4].


Невядома, з колькіх аркушаў паперы складаўся праект, бо цэлымі засталіся толькі асобныя лісты. Але ўжо тое, што ёсьць, з'яўляецца цікавым матэрыялам, асабліва «план сітуацыйны» і «план арыентацыйны». Апошні дае магчымасць зразумець, што ўяўляла сабой цэнтральная частка сучаснага Крупава ў 1920 г. XX ст.

На сітуацыйным плане бачны касцельны пляц, статуя Марыі ў праекце, капліца пана Езуса, студня, мураваная агароджа. Цікавая асаблівасць заключаецца ў тым, што размяшчэнне касцёла на плане не супадае з яго сучаснай арыентацыяй адносна дарогі Ліда – Радунь. Хутчэй за ўсё будаўнікі ўнеслі свае змены, а магчыма, і ксёндз Сабалеўскі, пры якім ажыццяўлялася будаўніцтва касцёла. Паводле аповедаў старажылаў, на месцы, дзе сёння ўзвышаецца касцёл, існавала вялікая горка, якую патрэбна было зрезаць. Зямлю грузілі на падводы і адвозілі за старыя

могілкі. Падчас гэтых работ былі знайдзены парэшткі чалавечага пахавання, зброі, асабістых рэчаў.

Касцёл Святой Троіцы быў задуманы, а пазней і пабудаваны ў строгай адпаведнасці з культавымі патрабаваннямі. У аснове – лацінскі крыж. Выразна відаць трох асноўных частакі хрысціянскага храма: бабінец, цэнтральная частка, прэзбітэрый (алтарная частка). Пры прэзбітэрыі – сакрысція, дзе зберагаліся рэліквіі, касцельны рыштунак, начынне. Кладку рабілі майстры з Варшавы, а дапаможныя работы выконвалі мясцовыя жыхары. У артыкуле газеты «Glos Wilenski» за № 48 ад 25 лістапада 1928 г. карэспандэнт Бернард Букатка піша: «Ксёндз Сабалеўскі за няпоўныя два гады сумеў закончыць будаўніцтва мураванага касцёла...» Аб гэтым ідзе размова і ў паведамленні, змешчаным у раздзеле «Лісты з мястэчак» той жа самай газеты «Glos Wilenski» № 11 ад 11 сакавіка 1928 г.: «Толькі дзякуючы энергii ўмелага каплана, маем у такі кароткі час амаль закончаны ўжо і ў сярэдзіне, новы мураваны касцёл, да ўпрадкавання якога прыцягваліся не толькі мясцовыя парафіяне, але і суседнія парафii, ахвяруючы на гэтае будаўніцтва гроши...»


З паўночна-заходняга боку касцёл мае званіцу з чатырм званамі, якія былі адліты ў Германіі. 28 мая 1928 г. адбылася ўрачыстасць, прысвечаная асвяченню і ахрышчэнню званоў. Асвяціў званы мітрапаліт віленскі Рамуальд Яблжыкоўскі.



Касцёл Святой Троіцы ў в. Крупава.

Галоўны фасад.

Праект інж. Е. Кулеш. 1922 г.



*Касцёл Святой Троіцы ў в. Крупава.
Разрэз, план.
Праект інж. Е. Кулеш, 1922 г.*

Такім чынам, план будаўніцтва Крупаўскага касцёла быў зроблены ў 1922 г., а ґрунтуючыся на звестках газеты «*Glos Wilenski*», можна сцвярджаць, што будаўніцтва пачалося каля 1926 г. і завяршылася ў 1928 г.

Дарэчы, адзначым пранікненне неаготыкі і ў праваслаўнае царкоўнае дойлідства. Яскравы прыклад: драўляная **Свята-Мікалаеўская царква ў в. Вярховічы**, паставлена каля 1930 г. і асвечаная ў 1933 г. Храм вырашаны вельмі лаканічна: да выцягнутага прастакутнага зальнага аб'ёму далучана апсіда ды амаль квадратны ў плане прыруб рызніцы. Да галоўнага фасада прылеглы таксама прастакутны зруб прытвора, на якім паставлена шасцерыковая званіца, увянчаная высокім шматгранным шатром-шпіцам.

Несумаштабнасць паасобных частак, гіпербалізаваныя дэкаратыўныя элементы, іх неадпаведнасць і матэрыйял апрацоўкі, напрыклад руставаныя лапаткі контрфорсаў, якія, як і спічастыя ваканіцы, вырабленыя з тынку, выяўляюць наўнную сутнасць правінцыйнага стылізатарства. З другога боку, менавіта гэткія помнікі сведчаць пра трываласць ідэалагічнай і эстэтычнай праграмы неаготыкі, якая, нягледзячы на розны ўзровень помнікаў, захавала сваё значэнне аж да першай чвэрці XX ст., перацякаючы ў іншыя стылёвыя камбінацыі – уласна мадэрну і нацыянальнага рамантызму.

Першы, самы вялікі зvon, адліты на сродкі парафіян, атрымаў назыву «Бернардэм», другі – меншы, зроблены на сродкі пана Фердынанда Эйсманта, атрымаў імя «Францішак», трэці, зроблены на сродкі ксяндза Юзафа Сабалеўскага, – «Юзаф», чацвёрты застаўся са старога касцёла – «Рыгор» і нарэшце пяты найменшы – «Павел» [4].

Неабарока

У межах нацыянал-рамантызму развіваліся ў 1920–1930 гг. інтэрпрэтацыі барока. Тут архітэктары адыйшлі ад фармаль-нага разумення марфалагічных прыкмет стылю XVI–XVIII стст. Да 1920-х гг. з'явілася разуменне яскравых асаблівасцей беларускага барока (у тым ліку і «віленскага» барока), адрозненне архітэктурных школ Беларусі ад школ іншых рэгіёнаў Еўропы. У літаратуры гэтыя павевы знайшлі свае назвы: «кшталт дваркоў шляхецкіх», «тарапольскі кшталт» альбо «старапанскі». Новая хваля «неабарока», абапіраючыся на дэкаратыўна-пластычныя формы ўласнай архітэктурнай спадчыны, актыўна іх прапагандавала, найперш у грамадскім будаўніцтве (ваяводскія канторы, паштамты, вакзалы, напрыклад, у Слоніме, Смаргоні і г.д.). Тут выявілася тэндэнцыя да падкрэслення «крэсовых» традыцый, што цалкам адпавядала мясцовым патрыятычным настроям. На Браслаўшчыне гэтую плынь стылю «шляхецкіх дваркоў» плённа развіў Юліуш Клос, увасобіўшы ў будынках заклік аўтара з «Kwartalnika Litewskego» пільна ўзірацца ў досьвед мінуўшчыны. У духу «крэсавага» барока ён спраектаваў цэлы ансамбль «калоні для ўраднікаў», для Браслава.

Барочны неарамантызм харектэрны, прыкладам, для будынкаў ваеннага ведамства ў Слоніме, пабудаваных у пачатку 1920-х гг. паводле праекта архітэктараў В. Векера і З. Тарасіна. Гэтыя будынкі створаны паводле новай канструктыўнай схемы. Рацыянальная свабодная планіроўка спалучалася ў іх з рэтрапектыўнымі архітэктурнымі элементамі, запазычанымі са спадчыны XVII–XVIII стст.

Касцёлы ў духу новага барока паўсталі ў Солах, Баранавічах, Анжадова і ў іншых мясцовасцях. Яркім прыкладам неабарока можа служыць **касцёл Найсвяцейшага Сэрца Ісуса** ў **в. Пелішчы** Камянецкага раёна. Ён быў пабудаваны ў 1934 г. і рэпрэзентуе сабой стылізатарскі накірунак гістарызму. Рознавялікія аб'ёмы касцёла – малельная зала, бакавыя сакрысціі і алтарная частка – перакрытыя агульным чарапічным дахам. Галоўны фасад вылучаецца вежай-званіцай, што таксама лучыщца з асноўным аб'ёмам судзельным дахам. Уваход у храм, на галоўным фасадзе, аформлены ў выглядзе манументальнага



Касцёл Найсвяцейшай Троіцы ў Ваверцы. Здымак аўтара 2008 г.

парталу з барочным картушам. Стылістыка гэтага касцёла ў Пелішчы – адзін з найбольш удалых прыкладаў ансамблевага вырашэння мастацкіх задач. Гэтаму ў значнай ступені садзейнічае аўтэнтычная барочная скульптура, дэкаратыўная драўляная разьба XVII–XVIII стст., перанесеная ў новы храм са старога, згарэўшага падчас вайны.

Найбольш паказальным прыкладам перапрацоўкі мастацкай спадчыны барока і яскравай індывідуальнасці можа паслужыць **касцёл Маці Божай Ружанцовай** у в. Солы (Смаргонскі раён). У 1915 г., у пару Першай сусветнай вайны, сольскі касцёл разам з усёй яго культавай маёмасцю спалілі рускія казакі. Пэўны час сольскія парафіянне не мелі сталага месца для набажэнстваў. Імша правілася ў суседнія вёсцы Іашкаўцы ў драўляным касцёльчику, які ўзнік пры тутэйшай капліцы.

Будаўніцтва новага касцёла з каменя і цэглы распачалося ў 1926 г. Вуглавы камень будучай святыні быў асвечаны 24 чэр-

веня 1928 г. ксяндзом-канонікам Карапем Любянцом. Узвядзенне касцёла ішло пад кіраўніцтвам інжынера Адама Дубановіча пры ўдзеле ксяндза-пробашча Уладзіслава Курпіса-Гарбоўскага, фундатара Баніфацыя Трахневіча, а таксама Юзафа Захарэўскага. Гэта была народная будоўля, бо практычна ўсе жыхары Солаў і навакольных вёсак бралі ўдзел у будаўніцтве касцёла і мелі вялікую радасць з той калектыўнай працы. Будаўніцтва святыні было завершана ў 1934 г.

Будынак мае ярка выражаную асиметрычную кампазіцыю. Яго аб'ём актыўна разгортаеца ў прасторы і разлічаны на ўспрыняцце з розных кропак. Асновай кампазіцыі з'яўляеца аб'ём цэнтральнага нефа з высокай страхой з дахоўкі над алтарнай часткай храма. Да нефа далучаеца трансепт і з заходняга боку – паўцыркульная апсіда з канічным пакрыццём. З абодвух бакоў алтара размешчаны сакрысціі, увянчаныя вытанчана выгнутымі парапетамі. Адметную своеасаблівасць касцёлу надаюць нетрадыцыйныя галерэй-аркады, размешчаныя ўздоўж бакавых фасадаў асноўнага аб'ёму. Цэнтральны фасад абаражаны паўухоадным тамбурам-прытворам з невялікім парталам. Вертыкальную дамінанту касцёла фарміруе двух'ярусная (шасцірык на чацверыке) вежа-званіца са складанапрафіліраваным шатром і шпілем, крытым медзю. Званіцу кампазіцыйна падтрымлівае невялікая шасцігранная вежка светавога барабана, змешчанага над сярэднекрыжжам, таксама крытыя фігурнымі дахамі з тонкім высокім шпілем. Фасады нефа і крылаў трансепта дэкараваныя магутнымі фігурнымі шчыпцамі з пульсуючымі карнізамі і валютамі ў стылі барока. Пластыку фасадаў падкрэсліваюць прыступкавыя контрфорсы, якія маюць чыста



Касцёл у Солах, 1926–1934 гг.
Архіт. А. Дубановіч. Галоўны фасад.
Фота аўтара 2006 г.

дэкаратыўную функцыю. Асиметрыю галоўнага фасада падкрэслівае не толькі званіца, але і скульптура Марціна на пастаменце, які вянчае бакавы пілон, што фланкуе фасад злева.

Выразнасць мастацкага вобліку храма дасягаецца не толькі праз дынамічную ўзаемасувязь асобных частак будынка, але і праз контрастнае спалучэнне матэрыйялаў: яркая пабелка гладкіх плоскасцей сцен і насычаны цёплы каларыт дахоўкі; гладкі бетон скульптуры і калон партала і неапрацаўаны камень бутавай кладкі цоколя і контрфорсаў. Нечаканая ўзаемасувязь псеўдабарочнай пластыкі, нешліфаванага бутавага каменю і класічнага партала.

Інтэр'ер характарызуецца плаўным перацячэннем цэнтральнай нефы ў больш вузкую алтарную частку, звязаную з сакрысціямі і больш ніzkімі аб'ёмамі трансепта. Сяродкрыжжа перакрыта сферычным купалам, не выяўленым знадворку, скляпенні нефа – цыліндрычныя. Хоры, размешчаныя над уваходам, падтрымлівае дзве калоны, выкананыя ў бетоне, што дазволіла максімальна аблегчыць канструкцыю.



Касцёл Маці Божай Ружанцовай у Солах.
1926–1934 гг. Архіт. А. Дубановіч.
Галоўны алтар. Фота аўтара 2006 г.

Дэкаратыўнае афармленне інтэр'ера сціплае: перакрыжаванне паўцыркульных, паўсферычных, ярка асветленых шматколькасных аконныхімі праёмамі аб'ёмаў. Сцены часткова распісаны дэкаратыўнымі фрэскамі, пераважна ў алтары. Галоўны алтар прадстаўляе сабою неўялікую скульптурную кампазіцыю. Агулам у касцёле

ўсталяваныя тры алтары: галоўны – Маці Божай Ружанцовай, алтар Маці Божай Вастрабрамскай і алтар Сэрца Пана Ісуса. Паколькі касцёл мае тытул Маці Божай Ружанцовай, усе яго роспісы звязаны з тэмай Маці Божай, якія зрабіў выдатны беларускі мастак, майстар манументальнага жывапісу Пётр Сергіевіч. Дапамагаў Пятру Сергіевічу ў афармленні касцёла Фелікс Табер.

Архітэктура касцёла ў Солах харктарызуеца адыходам ад імітатарства эклектызму, выкарыстаннем з мэтай стварэння пластычнага вобраза новых матэрыялаў (бетон, сталь), свабодным іх спалучэннем з прыродным каменем і штукатуркай. Зварот да традыцыйных элементаў барочнай архітэктуры – адна з вызначальных рыс беларускага нацыянал-рамантызму 1920-х гг.

Яшчэ адным прыкметным помнікам неабарока 1920–1930-х гг. у Заходній Беларусі ёсьць драўляны **касцёл Узвышэння Святога Крыжа ў Баранавічах**. Гэты будынак быў паставлены ў 1924 г. паводле праекта архітэктара Ежы Жаландкоўскага. У ліпені 1923 г. у баранавіцкую пафію прыехаў кс. Люцыян Жаландкоўскі, які арганізаваў камітэт пабудовы касцёла. Па яго рашэнні каплічку адсунулу і на яе месцы ўзвялі драўляны касцёл вышынёй 15 м. 18 кастрычніка 1925 г. ксёндз біскуп Зыгмунт Лазінскі асвяціў яго пад тытулам Узвышэння Святога Крыжа.



Касцёл Узвышэння Святога Крыжа ў Баранавічах. 1924 г.

Архіт. Е. Жаландкоўскі

У 1933 г. была пабудавана мураваная брама, уздоўж плоту і пры выхадзе з храма паклалі бетонныя ходнікі. Святыню па-фарбавалі, адрамантавалі дах. Мясцовы жыхар Michał Baran-цэвіч ахвяраваў вялікую жырандолю, Зыгмунт Катлубай – 20 драўляных лаваў. Зрабілі шкляныя дзвёры і адрамантавалі пля-банію. У 1934 г. касцёл абнеслі высокай агароджай з дубовымі слупамі. У святыні былі зроблены бакавыя алтарыкі, у бакавой наве павесілі жырандолю, ахвяраваную заснавальнікамі Поль-скага банка, закупілі фігуркі, харугвы, дываны.

Капліца перабудоўвалася ў парафіяльны дом. У 1935 г. былі ўзведзены яго муры, набыты літургічныя рэчы і кнігі. У 1936 г. адрамантавалі плябанію і пабудавалі шапік для продажу ка-таліцкіх выданняў.

Апрача касцёла Узвышэння Св. Крыжа, да ўз'яднання з СССР у Баранавічах былі яшчэ два касцёлы. Касцёл Маці Божай Карапавы Польшчы быў адчынены ў 1937 г. у раёне Ба-ранавічы-Палескія. Другім быў вайсковы, гарнізонны касцёл св. Антонія Падуанскага, што існаваў ад пачатку 1920-х гг. У 1938 г. місіянеры закона Божага Слова – вербісты пачалі ў Ба-ранавічах спраvu евангелізацыі. У тым жа годзе ў цэнтры мяс-тэчка імі былі закладзены падмуркі новага касцёла і кляштара.

Неакласіцызм

Пачынаючы з 1910-х гг. у архітэктуры Цэнтральнай Еўропы, у супрацьпастаўленні да «бесстылёвасці» эклектыкі і нарасташ-ючай атэктанічнасці мадэрну, пачала крышталізавацца новая хваля класіцызму. Гэтае памкненне да гармоніі і яснасці вобразоў, замяшанае на боязі найноўшых тэхналогій, якія прынесла з сабою індустрыйальная рэвалюцыя, атрымала назvu «неакласі-цызм». Аднак неўзабаве высветлілася, наколькі бесперспектыву-ным апынуўся гэты зварот у мінулае (дарэчы, не такое і даўняе). Памкненне да «чысціні» дойліды, адпаведна свайму тэмпера-менту і таленту, успрымалі па-рознаму. Для юнага француза Агюста Пэррэ класічныя прыёмы былі толькі прыступкай да авангарднага функцыяналізму. Для Пітэра Берэнса (якому паз-ней наследаваў Іосіф Лангбард) гэта было ўдалым супадзеннем, якое яшчэ больш падкрэслівала магутнасць яго канструкты-

візму. Для славутага аўстрыйскага архітэктара Ота Вагнера неакласіка стала адной з фарбаў на яго непаўторнай палітры архітэктурных прыёмаў.

Сур'ёзней за ёсіх да неакласікі паставіліся ў Рачі. У свой час менавіта класіцызм быў дзяржаўным стылем імперыі. А таму яго стылістычны працяг лёгка ўпісваўся ў расійскі урбаністычны краявід. Праўда, чамусьці, паводле нейкага наканавання, класіку расійскага неакласіцызму склалі беларусы: П. Крычынскі і М. Лялевіч у Пецярбургу, І. Жалтоўскі – у Маскве, Г. Гай – у Кіеве.

У беларускім дойлідстве 1910-х гг. неакласіцыстычныя пабудовы адразніваліся дасканалым будаўнічым майстэрствам, асаблівай пекнасцю. Прычым адразу выявілася пэўная халоднасць вобразаў, здрабненне фармальных дэкаратыўных прыёмаў. Найбольш яскрава творчыя прынцыпы неакласікі выявіліся ў творчасці мінскіх архітэктараў Гая і Гайдукевіча, хоць помнікаў гэтага стылю багата па ўсёй Беларусі. Найбольш імпазантныя помнікі створаны, аднак, у культавым дойлідстве: Пакроўская царква ў Жабінцы, касцёл у Шклове, Петрапаўлаўская царква ў в. Возера на Вуздзеншчыне, капліцы ў Магілёве, у вёсках Моладава і Салтанаўка.

Напрыканцы 1920-х гг. і пачатку 1930-х гг. неакласіцызм атрымаў шырокое распаўсюджванне ў архітэктурных школах Італіі, Нямеччыны і СССР у выглядзе маштабных спарад, якія адлюстроўвалі таталітарныя ідэалогіі. У другой палове 1920-х гг. неакласіцызм вярнуўся і ў Заходнюю Беларусь. Гэта была ўжо другая хвала беларускага неакласіцызму. У той час, пакуль сакральнае дойлідства па-ранейшаму кампілявала ў рэтраспектыўных стылях, класіцыстычныя формы прыйшли на змену неабарока ў архітэктуры дзяржаўных устаноў, жылых дамоў і крам.



*Царква Анастасія Брысцікага
ў Альбертыні (Слонім). 1936 г.
Архіт. С. Ласкі. Фота аўтара 1992 г.*

Таксама ў якасці прыкладу неакласіцыстычнага накірунку можна прывесці **касцёл Найсвяцейшага Сэрца Ісуса і Святога Юзefa ў вёсцы Занявічы** Гродзенскага раёна. Пабудаваны ён у 1917 г., паводле папярэдняга праекта 1908 г. Прастакутны ў плане яго аб'ём акцэнтаваны чатырохкалонным порцікам на галоўным фасадзе. Апроч даволі грувасткіх калон тасканскага ордэру, што надаюць манументальныя харктар невялікаму храму, у яго аздобе выкарастаныя іншыя класіцыстычныя элементы – неглыбокая вуглавая рустоўка, рытмічна выкарыстаныя вертыкальныя цягі, блэнды і прастакутныя нішы. Высокія паўцыркульныя аконныя праёмы, з квадратнымі панэлямі па цокалі, ствараюць цэласную кампазіцыю бакавых фасадаў і алтарнай часткі. Вельмі светлы інтэр’ер, аздоблены прасцейшымі дэкаратыўнымі элементамі з класічнага дэкору, робіць уражанне вялікай прасторы.

Свята-Пакроўскі сабор у Баранавічах

Шэдэўрам беларускага неакласіцызму стаў **баранавіцкі Свята-Пакроўскі сабор**. Ён быў паставлены на працягу сямі гадоў, з 1924 па 1931 г. Асноўны аб'ём бажніцы – чатырохслуповы ў плане куб з прымыкаючымі да яго трыма паўкруглымі апсідамі, пакрыты вялікім (найбольшым па тым часе ў краі) купалам з шасцю круглымі люкарнамі па ўсім дыямэтры, якія наскрэз асвяляюць пакупальную прастору інтэр’ера. Купал (у трэць сферы) сканструйваны ў дзве абалонкі, увянчаны шарам з крыжам.

З заходняга боку, ад галоўнага фасада, працяглая, завужаная трапезнай злучае асноўны аб'ём з квадратнай у плане трох’яруснай стромкай званіцай, якая заканчваецца чатырохгранным цыбулепадобным шатром з высокім шпілем. У сакавітай пластыцы званіцы марфалагічныя элементы класіцыстычнага дэкору трактаваны досыць вольна: кутавыя адзінарныя і спараныя калёны, паўкалёны, лапаткі, прафіляваныя гzymсы ствараюць узаемаспрадкаваныя, але асобныя ў кожным ярусе рытмы. Галоўны ўваход вызначаны паўцыркульнымтымпанам, шчыльна ўстаўленым паміж дзвюх паўкалон. Паўднёвы і паўночны фасады выдзяляюцца манументальнымі портыкамі, дэ-

караванымі моцна стылізованым іянічным ордэрам. Яны, моцна вынесеныя за асноўны аб'ём, ствараюць надзвычай ўрачыстae афармленне бакавых уваходаў у бажніцу, якія адчыняюцца падчас найбольшых святаў. Атворы вокнаў і блэнды асноўнага аб'ёму, а таксама другога яруса званіцы аблямаваныя неглыбака прафіляванымі ліштвамі з трохкутнымі сандрыкамі.

Асобна варта адзначыць, што гэтая бажніца мае вялізарныя скляпенні ў цокальным паверсе, куды вядуць самастойныя бакавыя праходы. Яшчэ глыбей змешчана вялікая крыпта, а пад алтаром і рызніца. Гэтыя скляпенні нагадваюць пра катакомбныя традыцыі ранняга хрысціянства.

Будаўніцтва сабора перацярпела шэраг істотных змен.

Першапачатковая планавалася ўзвесці невялікую драўляную царкву па праекце архітэктара Ежы Жаландкоўскага. Па яго ж праекце быў пабудаваны зусім побач Крыжаўзвядзенскі касцёл. Гэты драўляны касцёл, размешчаны па дыяганалі за колькі дзесяткаў метраў ад Пакроўскага сабора, уяўляе сабой даволі зграбную фантазію на тэмы народнага беларускага дойлідства, готыкі і барока. Пастаўленая непадалёк драўляная ж царква павінна была адлюстроўваць нейкую ідэйную праграму. Напрыклад – спалучаць беларускія і ўсходнія, візантыйскія, матывы. Але у той самы час урад Польшчы вырашыў занесці ў цэнтры Варшавы расійскі кафедральны сабор Аляксандра Неўскага, які ўвасабляў сабой трывумф Расійскай імперыі над Польшчай.

Гэтая каласальная бажніца ў псеўдарускім стылі была пабудавана ў 1902 г. па праекце славутага пецярбурскага архітэктара Лявонція Бенуа (які ў той самы час пабудаваў у Пецярбургу неараманскі касцёл у Ковенскім завулку). У 1923 г. было вырашана яго ліквідаваць. Але перад польскімі ўладамі паўстала праблема: як захаваць унікальныя мазаікі з гэтага сабора.

Буйныя мазаічныя пано для варшаўскага сабора былі выкананы ў Пецярбургу, у буйнейшай у тыя часы мазаічнай майстэрні В. Фралова. Мазаікі былі выкананыя паводле кардонаў і пад кіраўніцтвам славутых расійскіх мастакоў: М. Бруні, В. Васняцова, М. Кошалева і В. Думітрашкі. Iх выраб адбываўся пастапна, спачатку ў тэхніцы адваротнага набору (наклейванне



Свята-Пакроўскі сабор у Баранавічах
1931 г. Галоўны фасад. Архіт. К. Альмінскі

задумана як паменшаная копія Прыступілі да работы. Але, на шчасце, ад гэтай ідэі адмовіліся. Ад першага праекта засталіся толькі вялікія падземныя і цокальныя памяшканні.

Да новага праекта спрычыніўся архітэктар Станіслаў Філісевіч. Творчае крэда Філісевіча можна вымоўна зразумець, пазнаёміўшыся з яго будынкамі банкаў, якія зберагліся да сёння – у Брэсце (1926 г.) і ў тых жа Баранавічах (1932 г.). У яго творчасці выкарыстанне матываў позняга класіцызму спалучаецца з іншымі стылёвымі запазычаннямі, нагадваючы эклектызму XIX ст. Аднак свабодная, элегантная інтэрпрэтацыя рэтраспектыўных элементаў, арыгінальнасць кампазіцыйных прыёмаў, а таксама простае абыходжанне з найноўшымі матэрыяламі (сталь, бетон, шклло) сведчаць пра яго мадэрнасць. Напрыклад, брэсцкі банк уяўляе сабою трохпавярховы корпус з высокім цокальным паверхам, які складаецца з двух узаема-перпендыкулярных крылаў, злучаных аб'ёмам у выглядзе дамінуючай над ўсім гмахам ратонды са сферычным купалам. Кампазіцыйны акцэнт створаны на зарыентаваных на цэнтральную вуліцу і плошчу аб'ёмах, сцены якіх падзелены пілястрамі

на кардон вонкавым бокам кавалачкаў смальты), а пасля простага (мантаж на бетон), ужо ў самой Варшаве. Унікальны мастацкі твор вырашана было закансерваваць, зняўшы са сцен сабора. Для іх размяшчэння спатрэбілася іншае прыдатнае месца. Выбар выпаў на Баранавічы, дзе па патрабаванні праваслаўнага кліру было вырашана пабудаваць бажніцу выключных памераў (з улікам на веравызнанне большасці тутэйшага люду). Першапачатковая новая бажніца была

знесенага сабора ў Варшаве.

з іянічнымі капітэлямі і трохчвэрцевымі калонамі. Дзякуючы дакладнай, халоднай і здробненай трактоўцы вонкавага дэкору, асабліва калі зважаць на магутны атык, будынак стварае ўражанне манументальнасці, асаблівай значнасці, што трапна адпавядае прызначэнню будынка. Няцяжка заўважыць, колькі элементаў кампазіцыі і дэкору перанёс на гэты будынак Філісевіч з праекта Пакроўскага сабора: скрыжаванне аб'ёмаў, ратонда з купалам, адвольна скампанаваны лёгкі іянічны ордэр. Шукаць стылістычных аналагаў Пакроўскаму сабору ўсё ж бессэнсоўна.

Па-першае, у тыя гады, бадай, толькі на Заходній Беларусі быў магчымасці разгарнуць такія работы для пабудовы праваслаўнага храма. Па-другое, спецыфічныя задачы (экспанаваны акалелыя мазаікі) вымагалі ад будаўнікоў і спецыфічных архітэктурных прыёмаў.

На працягу 1926–1927 гг. карпатліва закансерваваная мазаікі былі перавезены з Варшавы ў Баранавічы. Зробленыя ў сталіцы Расіі, адслужыўшы сваё ў сталіцы Польшчы, гэтыя шэдэўры

мазаічнага рамяства знайшли прыстанак у Беларусі. Мазаіка В. Васняцова «Маці Божая з малым Хрыстом», фрагмент некалі вялікай кампазіцыі «Пра цябе радуемся», змешчана ў канцы апсіды, у алтарнай частцы. Мазаіка «Спас з данатарам», у тымпане франтона паўднёвага портыка, і «Дэісус», у портыку з поўначы, выраблены па кардонах М. Кошалева. «Данатар» на каленях пе-рад Хрыстом – партрэт архітэктара Бенуа з мадэллю варшаўскага сабора ў далонях. Па кардонах акадэміка М. Бруні зробленыя мазаікі «Маці Божая з анёлам» (у інтэр’еры над паўднёвым уваходам), а таксама фрагмент кампазіцыі «Сабор архістраціга Міхаіла» (у тымпане паўночнага портыка). У інтэр’еры сабора



*Свята-Пакроўскі сабор у Баранавічах.
1931 г. Выгляд з боку апсіды.
Архіт. К. Альмінскі*

ёсць таксама яшчэ дзве мазаікі В. Думітрашкі: на паўночным стаўпе – выява мітрапаліта Алексія, на паўднёвым – Іосіфа Валоцкага.

Мастацтва мазаікі было фактычна невядомае ў Беларусі да XX ст. Яго з'яўленне ў нашым краі – частка культурніцкага экспарту з Расіі. Ці то гэта тычынца мазаікі на фасадзе капліцы-пахавальні Святаполк-Мірскіх у Міры (таксама з майстэрні Фралова), ці то на Кафедральным саборы ў Мінску, дзесяць гадоў таму прывезенай з Масквы, гэта ёсё ж толькі экспарт. Але сваім маштабамі мазаічны цыкл у Баранавічах не мае сабе роўных у Беларусі (і не толькі), таксама ж як і сам праект – пабудаваць для ўжо існуючых мастацкіх работ спецыяльны сабор.

У інтэр’еры Пакроўскага сабора збярогся таксама адзін з найбольшых у Беларусі іканастасаў. Выкананы ў псеўдавізантыйскім духу паміж 1929–1930 гг., ён быў адмысловы прызначаны для абраzoў з варшаўскага сабора. Абразы, напісаныя і ў акадэмічнай манеры, і ў «рускай», уяўляюць сабой унікальныя ўзоры афіцыйнага мастацтва, якія выканалі класікі расійскага жывапісу: Васняцоў, Бруні, Урубель. Сярод усёй архітэктуры Беларусі Пакроўскі сабор у Баранавічах застаўся найбуйнейшим помнікам неакласіцызму і самай значнай сакральнай пабудовай XX ст., давершанай ў 1932 г.

Перабудовы ў рэтраспектыўным гусце

У міжваенны час распаўсюдзілася мода на перабудовы аўтэнтычных будынкаў папярэдніх эпох у гістарычных стылях.

Так, старасвецкі касцёл у Багданаве, моцна пашкоджаны ў вайну, быў адноўлены ў «спрадвечным духу» ў 1933 г. мастаком і дэкараторам Фердынандам Рушчыцам, атрымаўшы больш суровое, больш фальклорнае афармленне. Тады ж былі пабудаваны бакавыя вежы на фасадзе.

У 1934 г., у Бярозе, пры палацы Сапегаў, што на тэрыторыі былога кляштару картэзіянцаў, была пабудавана капліца, таксама ў рэтраспектыўным духу, але, у дадзеным выпадку, у духу палацавага дойлідства XVII ст. У выніку гэтая сядзібная капліца была ўдала ўпісана ў старадаўні архітэктурны ансамбль. Прытым былі выкарыстаныя частковая аўтэнтычныя муры

сярэдзіны XVII ст., але галоўны, новы аб'ём быў выкладзены з адмысловых бетонных блокаў.

Значную рэканструкцыю ў 1934 г. перацярпеў касцёл у в. Ва-верцы Лідскага раёна пад кіраўніцтвам дойліда Антонія Бейкі з Вільні. Будынак значна пашырылі, разабралі дзве сцяны. Вонкава храм набыў рысы неабарока – было заменена пластычнае ўбранне дэкору, купалы на вежах.

Цікавы прыклад кульставай архітэктуры гэтай плыні – касцёл Пятра і Паўла ў в. Ражанка Шчучынскага раёна. Дзякуючы сваёй манументальнасці і чысціні стылізацыі гэты помнік можа лічыцца лепшым узорам нацыянал-рамантызму ў неагатычным стылі. Аснову пабудовы складае касцёл, узведзены ў 1674 г. Сучасныя рысы ён набыў у 1924–1925 гг. у выніку асноўнай рэканструкцыі. Цяпер храм прадстаўляе сабой крыжападобны ў плане аб'ём, які ўтварае цэнтральным масівам нефа зальнага тыпу з далучанымі да яго больш ніzkімі крыламі трансепта і пяціграннай апсідай, узведзенымі пры рэканструкцыі. Тады ж торцы высокіх двухсхільных дахаў над нефам і трансептам былі зачынены прыступкамі франтонамі. Да паўднёва-заходняга кутку цэнтральнага фасада прыбудавана высокая трох'ярусная вежа (васьмярык на двух чацверыках), пакрытая васьмігранным шпілем-шатром з паўночнага боку. На кутку крыла трансепта апсіды – невялікая сакрысція, размешчаная ніжэй астатніх аб'ёмаў. Куткі розныя па велічыні аб'ёмаў, умацаваных контрфорсамі, і ўвенчаны невялікім сляпымі пінаклямі. Вокны высокія, паўцыркульныя (якія, відавочна, засталіся ад першапачатковага барочнага выгляду XVII ст.), зашклёныя зグラбна выкананымі арыгінальнымі вітражамі. У цэнтры галоўнага фасада – круглае акно-ружка. Партал імітуе перспектывычныя парталы, аднак больш акруглены, што між тым адпавядае спецыфіцы беларускай готыкі XV–XVI стст. Унутраная прастора касцёла перакрыта цыліндрычным скляпеннем з распалубкамі, крылы трансепта – крыжовымі скляпеннямі. Апсіда і капліцы ў трансепце раскрываюцца ў задній прасторы аркавымі перспектывычнымі атворамі. Над уваходам размешчаны хоры, падтрыманыя дзвюма квадратнымі калонамі. Сцены асноўнай прасторы нефа падзелены пілястрамі (відавочна, XVII ст.) і распісаны ў

верхній частцы шматфігурнымі кампазіцыямі на біблейскія тэмы ў стылістыцы польскага мадэрну.

Спалучэнне розных стылістычных элементаў, запазычаных як з беларускай, так і заходняй архітэктурнай спадчыны, аб'ёмна-прасторавыя кампазіцыі і новыя матэрыялы сведчаць аб арыгінальнасці пошукаў у напрамку да стварэння нацыянальнага стылю. У той жа час празмерна ўскладнёная кампазіцыя, дэкор з розных архітэктурных стыляў, накладзеных на барочную аснову, – усё гэта гаворыць аб адсутнасці аналізу формаворчых прынцыпаў сярэднявечнай архітэктуры Беларусі. Але зварот да нацыянальнай спадчыны ў сярэдзіне 1920-х гг. сам па сабе сімптоматычны.

У tym жа накірунку стварэння вобраза бажніцы, які перадае нацыянальныя асаблівасці дойлідства, быў перабудаваны касцёл у мястэчку Вялікая Бераставіца. Як і касцёл у в. Ражанка, гэты касцёл шматкроць быў моцна перабудаваны з першапачатковага барочнага будынку XVIII ст. Апошняя перабудова 1928–1933 гг. цалкам змяніла яго вонкавы выгляд. Вобраз атрымаўся простым, цалкам адпаведным правінцыйнаму мястэчку. Прастакутны ў плане аб'ём касцёла ўзбагачаецца толькі пяціграннай абсідай і трох'яруснай вежай-званіцяю з шатровым заканчэннем. Сцены ўмацаваныя невялікімі ступеньчатымі контрфорсамі ў прарэзаныя рознамаштабныя спічастыя праёмы.


Знешні выгляд касцёла далёкі ад механічнага капіравання паасобных дэталяў з архітэктурнай спадчыны. Аднак яго вобраз, як і касцёла ў Ражанцы, успрымаеца як збіральны рэтраспектыўны вобраз аднавежавых гатычных і рэнесансных бажніц XV–XVI стст. Не ўдаючыся ў пералік дэкаратыўных марфалагічных прыкмет таго ці іншага стылю, тут створаны рэтраспектыўна-рамантычны вобраз каталіцкай бажніцы. Каларыстычнае вырашэнне касцёла дасягаецца спалучэннем каменай абліцоўкі і атынкованых архітэктанічных элементаў (лапаткаў, цягай, гzymсаў). Безумоўна, гэткае разуменне сувязі канструкцыі з вобразнасцю стала новай з'явай ў дойлідстве рэтраспектыўнага нацыянальнага рамантызму канца 1920-х гг.

НАЦЫЯНАЛЬНЫ РАМАНТЫЗМ 1915 – ПАЧАТКУ 1930-х гг.

Беларускі рамантызм складаўся ва ўмовах запаволенага развіцця дэмакратычнага руху, дэнацыяналізаванасці вышэйших класаў і мясцовай інтэлігенцыі, іх адрывам ад традыцыйнай культуры.

Развіццё рамантызму праходзіла ў цеснай сувязі з польскім, літоўскім і рускім упльвамі, дзе чэрпалася сімволіка адраджэння і міфатворчасць адраджэння, нацыянал-вызваленчы пафас.


У літаратуры, музыцы рамантычныя тэндэнцыі даволі рана знайшлі спецыфічна нацыянальнае ўвасабленне ўжо ў пачатку XIX ст. У архітэктуры шлях да нацыянальнага самавыяўлення быў больш складаным. Значна больш паслядоўна і красамоўна нацыянал-рамантызм увасобіўся ў шэрагу помнікаў драўлянай архітэктуры. Зварот да традыцыйнага народнага матэрыялу быў невыпадковы. Менавіта ў дрэве архітэктары, часцяком з саліднай практикай капітальнага будаўніцтва, шукалі туго цеплыню і натуральнасць, якія ўласцівія дрэву. Яны чэр-



ELEWACJA FRONTOWA.

Хаценъчыцы, Вілейскі павет. Праект касцёла. Архіт. Ян Бароўскі і Антоні Фаркевіч. 1937 г. Галоўны фасад. Lietuvos Centrinis Valstybės Archivas. F. 51, спр. 285, аркуш 1. Публікуеца ўпершыню

палі натхненне ў драўляным дойлідстве, якое мае багацейшыя народныя традыцыі. У 1920-я гг. была распрацавана вялікая тэорыя драўлянага будаўніцтва (у тым ліку і кульставага). Трэба адзначыць, што ў 1920–1930 гг. дрэва не было танным матэрыялам. Наступствы сусветнай вайны выклікалі рэзкі попыт на драўніну і дэфіцыт на яе. З-за эканоміі сродкаў некаторыя цэрквы пераносілі з адной мясцовасці ў іншую. А часам адмыслова некаторыя элементы канструкцый і дэкору выконваліся з дарагіх і прывезеных парод дрэва.



*Драздоўшчына. Дзісенскі павет. Капліца.
Архіт.-інж. М. Шакібелка. 1937 г. Lietuvos
Centrinis Valstybės Archivas. F. 51. Ap. 11.
Публікуецца ўпершыню*

Вялікі ўплыў на фарміраванне беларускага стылю ў драўляным дойлідстве зрабілі пошуки польскіх і ўкраінскіх нацыянал-рамантыкаў. Яшчэ ў 1912 г. расійскі часопіс «Зодчий» надрукаваў змястоўны ілюстраваны артыкул «О “закапанском” стиле», дзе аналізаваліся пошуки польскіх архітэктараў у галіне драўлянай архітэктуры. Стыль «закапанскі» атрымаў шырокае распаўсюджанне ў паўднёва-ўсходній Польшчы на пачатку XX ст. Ён вызначаўся актыўным перайманнем народных канструкцыйных і вобразных прыёмаў, іх утрыраваннем і камбінаваннем на гэтай аснове новых тыпаў будынкаў

і іх канструкцый. Значны ўклад у нацыянальна-рамантычны кірунак унес Юліуш Клос, выбітны польскі архітэктар, прафесар Віленскага ўніверсітэта.

Падобныя ж тэндэнцыі набіралі сілу на ўкраінскай Галіцыі, дзе цэнтрам прапаганды народнага дойлідства стаў факультэт архітэктуры Львоўскага палітэхнічнага інстытута. Архітэктары

Юліян Захарэвіч, Васіль Нагорны, а пазней і Яўген Нагорны, праектавалі дзесяткі культавых аўектаў ва «ўкраінскім» стылі.

Беларускі стыль Вітан-Дубейкаўскага

Першыя спробы сформуляваць беларускі стыль у архітэктуры прыпадаюць на другое дзесяцігоддзе ХХ ст. Свядома працаўца ў гэтым накірунку пачаў Л. Вітан-Дубейкаўскі. Роля гэтага дойліда ў гісторыі беларускай архітэктуры выключная. Архітэктар, палітычны дзеяч, педагог, фалькларыст, паэт, ён першы аргументаваў і практычна ўвасобіў ідэю нацыянальнага беларускага стылю ў тагачасным будаўніцтве. Лявон Вітан-Дубейкаўскі нарадзіўся 5 ліпеня 1867 г. у фальварку Дубейкава пад Мсціславам, у класічнай шляхецкай сям'і гербу «Вітун» («Вітун»), якая вяла свой старажытны радавод ад літоўскіх князёў. Па сканчэнні Мсціслаўскай школы бацькі адправілі яго на вучобу ў Варшаўскую школу будаўнічых рамёстваў, якая стала першым акном у шырокі свет і першым крокам у архітэктуру. Дзе б пазней ні з'яўляўся Вітан-Дубейкаўскі, свет дойлідаў адкрываў яму ўсё новыя і новыя далягліды. Пасля Варшавы Дубейкаўскі перабраўся бліжэй да родных мясцін, у Смаленск, дзе адкрывае сваё прыватнае бюро. Сярод галоўных яго твораў той пары – цэрквы ў Манастыршчыне і Ярцаве, скарбніца ў Вязьме. У 1894 г. ён перамагае ў конкурссе на будаўніцтва вялікага мураванага касцёла ў Смаленску. На гэты ж час прыпадае «рэстаўрацыйны» перыяд у творчасці маладога дойліда.

Дубейкаўскі – першы беларускі архітэктар-рэстаўратар. З 1895 па 1901 г. ён праводзіць рэстаўрацыю касцёлаў у Крычаве, Смалянах (разам з Даўкшам), Оршы, Свіслачы (каля Асіповічаў) і, вядома, у родным Мсціславе. Пазней, жывучы ў Вільні, ён кіраваў рэстаўрацыяй многіх помнікаў, у прыватнасці кляштараў бернардзінцаў і францысканцаў, якія ўцалелі дзякуючы яго рупнасці. У 1901 г. Дубейкаўскі будзе ў Смаленску першую ў ХХ ст. у Беларусі фабрыку жалезабетонных вырабаў. У 1902 г. ён едзе ў Пецярбург, дзе працягвае вучобу ў Інстытуце цывільных інжынераў, які сканчае ў 1903 г. з дыпломам інжынера-архітэктара. Пасля вяртаецца ў Смаленск, ва ўласнае бюро. Вольны муляр... Але ён прагнє Парыжа. Тры гады вучобы ў Француз-



Л. Вітан-Дубейкаўскі за чарцёжным кул-
манам падчас штудыяў у Архітэктурнай
школе ў Парыжы. 1909 г. БДАМЛіМ

скай акадэміі архітэктуры, дзе ён атрымаў дыплом архітэктара-мастака, канчаткова сфарміравалі яго мадэрністам.


Набліжалася сусветная вайна. У 1910 г. Дубейкаўскі ў Варшаве, дзе працуе ў фірме Лільпопа і Янкоўскага і выкладае ў Тэхнічна-прамысловай школе. Бывае ў Берліне. Пасля закладае ўласнае бюро і становіцца сябрам «Kola architektow w Warszawie». У 1915 г. ён у Арле, пасля ў Мінску, у 1916 г. у Петраградзе, ізноў у Мінску, Арле, Смаленску і, нарэшце, у 1918 – у Варшаве, дзе ўзначальвае Беларускі нацыянальны камітэт. Прытым паўсюль, дзе б ён ні быў, ён праектуе і будзе заводы, дамы, сядзібы. У яго

не было праблем ні з перамяшчэннем праз лініі фронту, ні з грашым. Крыніцы сваёй беларускай свядомасці ён называў сам: маці, якая ніколі не цуралася роднай мовы, і кніжачка Багушэвіча, якую паказаў яму мсціслаўскі ксёндз. Яшчэ напрыканцы XIX ст., працуучы ў Смаленску, Дубейкаўскі пачаў збіраць беларускі фальклор. Пісаў па-беларуску вершы, байкі, ліставаўся з беларускімі газетамі.


У каstryчніку 1916 г. Дубейкаўскага ў Петраградзе знайшоў ксёндз Будзька і замовіў яму праект драўлянага касцёла ў беларускім стылі для в. Янатруда ў Полацкім павеце. 80 гадоў таму, у студзені 1917 г., праект быў зацверджаны міністэрствам і ўжо ўлетку меліся распачацца будаўнічыя работы. Прэкт застаўся нерэалізаваным. На шчасце, у Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі захаваўся арыгінал праекта касцёла

ў Янатрудзе, на якім пазнанчана дакладная дата выканання – лістапад 1916 г. Паводле праекта, касцёл павінен быў уяўляць сабой канструкцыю звычайнага бярвеннага зрубу, які б не быў ашаляваны дошкамі ці тынкоўкаю, без штучнага дэкору. Прынцыпова – толькі дрэва. Будынак мусіў мець вялікі прасторны неф і чатырох'ярусную вежуваніцу над хорамі. З боку галоўнага ўвахода мясцілася галерэя на чатырох слупках-калонах. Шацёр галерэі абдымаў вежу, ствараючы з агульным дахам адзіную прастору. Край гонтавага даху далёка навісалі над сцёнамі, выгінаючыся ўверх на доўгіх кроквах. Прастата і ў той жа час дынамічнасць канструкцыі, арыгінальная пабудова, дасканалае тэхнічнае выкананне даху і шмат'яруснай вежы – усё гэта надавала касцёлу непаўторны вобраз.

МУЗЕЙНАЯ ГІМНАЗІЯ



Беларуская гімназія ў Будславе. VI.1918.
Праект архіт. Л. Вітана-Дубейкаўскага.
Нацыянальны музей гісторыі і культуры
Беларусі. Публікуеца ўпершыню



Праект касцёла ў Янатрудзе Палацкага павета. Лістапад 1916 г.

Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі

Дзяякуочы хадайніцтву біскупа Эдварда Ропа Францішак Будзька дамогся ад афіцыйных расійскіх улад зацвярджэння праекта касцёла ў Янатрудзе. Але Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. парушыла ўсе планы беларускага святара. Духоўна знясілены, кс. Фр. Будзька надоўга захварэў, а 2 лютага 1920 г., на Грамніцы, заўчасна памёр, так і не здзейсніўшы сваёй галоўнай мэты апошніх гадоў жыцця. Гэтыя сумныя звесткі вельмі ўразілі Дубейкаўскага, «абнялі яго цяжкім сумам». Яго «сымфонія архітэктурнай паэзіі», як ён сам выказаўся, засталася незавершанай. Як напісаў сам Вітан-Дубейкаўскі: *«Спусця нейкага часу дачуўся, што і ксёндз Будзька ад рэвалюцыі, у цяжкіх абставінах, растаўся з гэтым съветам. Гэтыя сумныя падзеі, а такожа недаскончаная сымфонія архітэктурнай паэзіі, абнялі мяне цяжкім сумам...»*

У кнізе «Эволюцыя і рэформа дзераўлянага будоўніцтва» Дубейкаўскі апісвае працу над гэтым праектам: *«Заданьне было, хоць і прыемнае, але даволі цяжкое, бо-ж у літаратурэ – ані тэхнічнай, ані архітэктанічнай аб беларускім стылю ня было ніякага ўспаміну. Але, як трэба – то трэба! Застаўшыся без літаратурнай падмогі, глыбока ўдумаўся ў заданьне, у ідэю нашага стылю, і запраектаваў касцёл. Праўда, не зусім тут мая заслуга – галоўна памаглі думы-думы з духа Нашага Народу».*


Гэтая кніга – першая нацыянальная тэорыя беларускага дойлідства. Дубейкаўскі бачыў адметнасць беларускага кшталту ў дрэве, тутэйшым матэрыяле: *«...першабытны спосаб рубкі дзераўлянага зрубу цяніца ў нас, на Беларусі – з прадвеку. Як і цяперыка бачым – увесь наш край: сёлы, мястэчкі, гарады разам з Вільнюю аб гэтым ясна сведчаць...»*

Падчас праектавання Дубейкаўскому давялося шукаць уласную сістэму драўлянага зрубу дзеля выяўлення якасцей дрэва як паўнавартаснага эстэтычнага матэрыялу. *«...Прыняўся наружна, каб сканструяваць нешта адпаведнейшае, і ўзяўся шкіцаваць – класы і на паперы ўсялякія магчымасці, і ў рэзультаце дайшиоў к памыслай развязаць...»*. Адальф Клімовіч у «Матэрыялах да біографіі дзеяча беларускай культуры і нацыянальнага руху» адзначыў: *«...собскую тэхніку будаваньня з дрэва выясняньі Дубейкаўскі ў падручніку будаваньня...»*. Новая сістэма Дубей-

каўскага была ўхваленая ў 1923 г. Таварыствам архітэктараў у Вільні. Але гэта была пакуль тэорыя.

У 1924 г. Лявон Вітан-Дубейкаўскі праектуе касцёл для мясцечка Дрысвяты, што на Браслаўшчыне. Тым часам ён будзе царкву старавераў у Відзах, факультэт мастацтва Віленскага юніверсітэта (сёння Акадэмія мастацтваў), лясніцтва ў Шумску, падлясніцтва ў Кене, прыватныя дамы, уласную сядзібу ў Вільні. Уесь час не перапыняе настаўніцкую працу. У нашу гісторыю ён увайшоў і як выдатны педагог, першы беларускі выкладчык архітэктуры. Яшчэ ў 1919 г. ён выкладаў на беларускіх настаўніцкіх курсах у Горадні і ў Вільні. А ў 1925 г. стварае і кіруе Школай будаўлянага рамянства ў Вільні.

У 1927 г., роўна семдзесят гадоў таму, Дубейкаўскі нарэшце прыступіў да будаўніцтва першай ў свеце бажніцы ў беларускім стылі... На гары замчышча, якое паўвыспаю заходзіць у Дрысвяцкае возера, распачалася будова. Праз два гады касцёл узнёсся па-над дрысвяцкім разлогамі. «...Бярэ ахвота пахваліца монументальнай будовай – дзераўляным, трох-навовым з высокай вежай касцёlam, пабудованым – тымі-ж 16–18 летнімі вучэнінкамі, у два летніх сезоны – у 1927-ым i 1929-ым гг. у Дрысвятах, у павеце Браслаўскім... сцены агэблёваны нагладка, у злучвах, між вянцоў ні відаць ані миэньня, ані ічэлак, столь – на закладку, а на кантах бэлек цягніца разъба шнурочкам... і ўсе паасобныя фрагмэнты выпаўнены па-масташку, а ў агульнасці даюць сымпатичную сынтэзу... добра відаць прaporцыі асобных часцінаў, якія ствараюць монументальную форму, прытамінаючы наш беларускі стыль».



*Касцёл Пятра і Паўла ў Дрысвятах.
Архіт. Л. Вітан-Дубейкаўскі. Хоры.
Са здымку канца 1920-х гг.*

Уласнае творчае крэда Вітан-Дубейкаўскі вызначыў, апісваючы бажніцу, наступным чынам: «...агульны выгляд – пэрспэктыва касцёлу звонку, дзе відаць прапорцыі паасобных частак, якія ствараюць маналітную, манумэнтальную форму, нагадваючы нам Беларускі стыль».

Адсутнасць дэкору і чужародных матэрыялаў стварала нязвыклую, арганічную знітаванасць будынка з натуральным атачэннем. Мысленне катэгорыямі арганічнай архітэктуры было для Вітана-Дубейкаўскага вынікам эвалюцыі ўсяго дойлідства, і ён дакладна гэта адчуў. Дойлідства і прырода мусіць быць сплеценыя ў суцэльны гуманістычны асяродак. Ці не першым сведчаннем беларускай экалагічнай думкі гучаць яго слова:



Касцёл Пятра і Паўла ў Дрысвятах.
Архіт. Л. Вітан-Дубейкаўскі.
Выгляд з боку апсіды і сакрысиі.
Са здымку 1920-х гг.

«...лес страшэнна эксплётатуеца і вывозіца ў нашы гарады і за граніцу – лесу ўсё малей і ён ужо-не спраўля-

еца з патрэбамі чалавечтва расці....». На жаль, і гэтая думка выдатнага дойліда-патрыёта патанула ў каламуці XX ст.

Дубейкаўскі вывеў беларускую архітэктуру ў будучыню, паставіў яе ў ўсходнеславянскі контэкст. Завод жалезабетонных вырабаў у Смаленску – першы крок беларускай архітэктуры ў XX ст. Касцёл Пятра і Паўла ў Дрысвятах – першы крок нацыянальнай беларускай архітэктуры ў Беларусі.

Пасля вайны Леў Вітан-Дубейкаўскі вяртаецца на Радзіму і ў 1923 г. ізноў звяртаецца да праекта бажніцы ў беларускім стылі, працу над якім пачаў яшчэ ў 1916 г. У 1923 г. ён чытае лекцыю пра рэформу драўлянага дойлідства ў Віленскім таварыстве архітэктараў, абгрунтоўваючы эстэтычную самакаштоўнасць дрэва як будаўнічага матэрыялу. У якасці доказу ён прыцягнуў новы праект касцёла Пятра і Паўла для мястэчка Дрысвяты. Прэзентаваны праект атрымаў самую высокую адзнаку архітэктурнай поль-

скай крытыкі. Новыя конструктыўныя прыёмы былі апрабаваныя Дубейкаўскім у натуры на будаўніцтве сядзібы падляснічага ў Кене (пад Вільню) і комплексу лясніцтва ў Шумску.

Касцёл у Дрысвятах быў узведзены за два летнія сезоны (1927 і 1929 гг.) пад кіраўніцтвам архітэктара студэнтамі Школы будаўлянага рамянства ў Вільні. Вітан-Дубейкаўскі піша пра гэтую пабудову наступным чынам: «...съцены абчасаныя начыста, у злучэннях, паміж вянцоў, не відаць імха, ні шылінак, столъ – назакладку, а па рэбрах бэлек цягнецца разьба шнурком, стаўбы маюць свой профіль, яны падпіраюць цэнтральную наву, па куце, пры рабры, разъмешчаны шыльна амбон і ўсе астатнія фрагменты выкананы пекна, уяўляючы сабою сымпатичны сынтэз...».

Касцёл Пятра і Паўла ўяўляе сабой прастакутную ў плане бажніцу з пяціграннай апсідай, прытворам і дзвюма бочнымі сакрысціямі. Страха двухсхільная, над апсідай і прытворам – з крыху выгнутымі вальмамі. На галоўным фасадзе высокі, шырокі навес страхі абапіраецца на чатыры тонкія жалезабетонныя калоны і ўтварае прасторны портык з бетонным парапетам і шырокім лесвічным маршам. На такія ж тонкія калоны з жалезабетону абапіраюцца кроквы навесаў стрэшкаў над уваходамі ў сакрысціі. Пакрыццё страхі выканана з мяккай альховай гонты і ўтварае ў ніжній частцы харектэрныя пластычныя



Касцёл Пятра і Паўла ў Дрысвятах.
Архіт. Л. Вітан-Дубейкаўскі. Здымак аўтара 2007 г.

выгбы – прыём, спецыфічны для традыцыйнага дойлідства Паазер’я.

Званіца цэнтральнага фасада – шасціярусная: два ніжнія ярусы чацверыковыя, па-над імі – восьмярык, яшчэ вышэй два цыліндыры і невялікі вэлюмападобны дэкаратыўны ліхтарык, завершаны каваным крыжам. Кожны ярус заканчваецца шырокім гzymсамі, трохкутнымі ў сячэнні, са стрэшкамі з альховай гонты. Самі сцены вежаў ашаляваныя вертыкальна ў нахлест і прарэзаныя нетыповымі для драўлянага народнага дойлідства Беларусі круглымі і арачнымі вокнамі.

Дах над апсідай завершаны невялікім фігурным купалам з ліхтарыкам, які ўзбагачае абrys і пластыку касцёла. Але ісцітней, што ён намякае на семантыку каталіцкай бажніцы, прысвечанай святым Пятру і Паўлу.

Інтэр’ер вырашаны крайне проста і цэласна: восем круглых драўляных калон падтрымліваюць кесанаваную столь, сцены амаль нешаляваныя. У верхній частцы прытвора размешчаны вялікія хары. Агульная каларыстычна гама інтэр’ера ўтварае едзіца за кошт спалучэння нефарбаванага дрэва розных парод (сасна, ліпа, дуб) рознае ступені апрацоўкі і манахромных арнаментальных роспісаў (пад дрэва) у кесонах і ў алтары.

Ідэя нацыянальнага стылю разыходзіцца ў Дубейкаўскага з рэтраспектывізмам і механічным этнографізмам. Разумеючы «беларускасць» і як абсолютнае дамінаванне дрэва (на манеру нарвежскіх дойлідаў пачатку XX ст.), ён, аднак, рашуча ўводзіць жалезабетон і дэкаратыўную каменнную бутоўку, невысокі цокаль і прасторную агароджу. Пры гэтым дасягаецца максімальная натуральнасць, «умантаванасць» у ландшафт. Простыя і ясныя абrysы касцёла ўтвараюць уражваючую дамінанту на высокім пагорку замчышча, пасярод паўвыспы, над возерам. Касцёл зліваўся з краявідам, успрымаўся як яго неад’емная частка. Для дасягнення гэтай мэты Дубейкаўскі адрынуў класічныя прыёмы архітэктуры і стварыў свою імправізацыю на народныя тэмы беларускага дойлідства.

У 1930-я гг. Дубейкаўскі шмат настаўнічае, працуе ў Беларускім інстытуце гаспадаркі і культуры, аднаўляе кляштар у Другі, будзе кляштар пад Варшаваю, мікрараён на Антокалі ў Вільні.

Але цяжкая хвароба прыкавала яго да ложку. Яго жонка, дзеяч беларускага руху, мемуарыстка Юльяна Вітан-Дубей-каўская, у кнізе «Мае ўспаміны» піша: «Сумныя былі Каляды 1938 году. Ляля (сястра) не змагла прыйсьці, як раней прыходзіла да нас з мужам. Толькі нашыя прыяцелі – беларусы наведвалі хворага мужа. Трывожныя тады былі гутаркі. Справа Данцыга нічога добра га не выражала... Сумна й цяжка мне было, мой добры муж амаль ужо год паслья цяжкой апэрацыі (рак кішак), чакаў, калі Бог яго выбавіць ад ягоных мукаў... б лістапада 1940 года Бог адазваў яго, і ксёндз Адам Станкевіч, які ў 1922 годзе нас вянчаў, яго й пахаваў на Россе ў роднай Вільні». I да сёння нейкім таямнічым чынам пад Дзяды на магіле дойліда – жывыя кветкі і свечы. Пад простым каменным крыжам слова са Святога Пісання: «Ня сумуйця, як тыя, што надзеі ня маюць...»



Дамы на Антокаля ў Вільні, 1933 г.
Архітэктар Л. Вітан-Дубейкаўскі.
Фота аўтара 1993 г.

Народны стыль Клоса

Да касцёла ў Дрысвятах стылістычна і храналагічна блізкі касцёл у в. Мяжаны (таксама ў Braslauskim раёне). Ён пабудаваны напрыканцы 1920-х гг. у цэнтры паселішча на нізкім беразе сажалкі, адкрываючыся бакавым фасадам і апсідай праста на люстэрка вады. Архітэктарам гэтага унікальнага помніка быў славуты дойлід Юліуш Клос. Гэты дойлід зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё беларускай архітэктуры.

Найбольш значны яго твор у сакральным будаўніцтве – **касцёл Маці Божае Анёльскае ў Мяжанах**, 1923 г. У гэтай бажніцы, як і ў Петрапаўлаўскім касцёле ў Дрысвятах, выявілася квінтэсенцыя беларускага нацыянал-рамантызму – прынцы-



Касцёл Маці Божай Анёльскай у Мяжанах. 1923 г. Здымак 1970-х гг.

пабудаваць касцёл. Абставіны, пры якіх Ю. Клос атрымаў заказ па раектаванне храма, невядомы. Невядома таксама, ці ўдзельнічаў архітэктар у выбары пляцоўкі пад будучую будоўлю. Яна знаходзілася на паўднёвой ускраіне вёскі сярод малавыразнай плоскай мясцовасці. Перад раектаваннем Ю. Клос пабываў у Мяжанах, пазнаёміўся з сітуацыяй, зрабіў яе фотафіксацыю. Праект храма быў гатовы ў сакавіку 1923 г. Будынак вырашаны ў формах так званага «закапанскага стылю». У абліччы касцёла прыцягваў увагу высокі, складаны, са шматлікімі ламанымі лініямі дах, крыты гонтай. Галоўны фасад сформіравала прамакутная ў плане вежа, завершаная шмат'ярусным шатром. Па вышыні яна трохі саступае вежы складанага пластычнага профілю над алтарнай часткай (22 метры). З трох бакоў вежу на галоўным фасадзе акружжае адкрытая галерэя. Па адзін бок ад яе мелася сакрысція з сенцамі і падчэннямі, а другі бок – падчэні. З паўночнага боку да асноўнага аб'ёму прыбудавана пяцігранная капліца Святога Станіслава.

повы зварот да традыцыйных будаўнічых матэрыялаў, падкрэсленая ўвага да ландшафту, жывапісная дынамічная кампазіцыя. Некаторыя запазычанні з «закапанскага» стылю толькі ўзбагацілі пластыку будынка (у прыватнасці, загнутыя кроквы вальмавага даху).


Мяжаны – невялікая вёска ў 20 км на захад ад Brasлава па шашы на Турмантас (Літва). Паводле перапісу 1921 г., яна налічвала ўсяго 29 двароў і 133 жыхара. У пачатку 1920-х гг. вёска стала цэнтрам новастворанай каталіцкай парафіі, для патрэб якой неабходна было

У аздабленні храма ўжыты элементы, уласцівые народнаму дойлідству: прафіляваныя, з дэкаратыўнай апрацоўкай кранштэйны, адпаведныя вокны, дымнікі. Будынкі касцёла, плябаніі і спецыяльна зробленая невялікая сажалка, у ціхай вадзе якой адлюстроўваўся храм, утваралі прывабны архітэктурны ансамбль.


У цэлым канфігурацыя касцёла мела гарызантальны характар без ярка выражанай вертыкальнай дамінанты і добра стасавалася з наваколлем. Ю. Клос спраектаваў і невялікі драўляны будынак плябаніі, які павінен быў размясціцца непадалёку.

Рэалізацыя праекта расцягнулася на некалькі гадоў. Падмурак для храма заклалі ў 1925 г., а 12 жніўня 1928 г. новы касцёл урачыста асвяцілі. Будынак праіснаваў да 1985 г., згарэў ад удара маланкі. У гэты час храм быў зачынены ўладамі і выкарыстоўваўся ў якасці склада. Фармальная ён знаходзіўся пад аховай дзяржавы і лічыўся помнікам народнага дойлідства. У 1990-я гг. на месцы згарэлага касцёла ўзвядзены новы храм з цэглы. Распрацоўшчык яго праекта па настойлівай просьбе мясцовых вернікаў узялі за аснову галоўныя рысы храма, спраектаванага Ю. Клосам. У выніку вёска атрымала безумоўна іншы помнік архітэктуры, у якім, аднак, захаваны элементы творчай думкі Ю. Клоса.


Аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя гэтага драўлянага касцёла складаецца з асноўнага аб'ёму, да якога прымкнуты прытвор, што ўвянчаны званіцяю, і дзве апсіды: прастакутная ў плане алтарная, з сакрыстіяй, і пяцігранная збоку, са званіцяю. Прытвор аточаны адкрытай галерэяй з широкім навесам.



Касцёл Маці Божай Анёльскай у Мяжканах. 1923 г. Праект архіт. Ю. Клоса



*Касцёл Маці Божай Анёльскай у Мяжанах. 1923 г. Бакавы фасад.
Праект архіт. Ю. Клоса*



Касцёл Маці Божай Анёльскай у Мяжанах. 1923 г. План архіт. Ю. Клоса

труктыўных асаблівасцях да дрысвяцкага касцёла. Падкрэслена ўвага да месца бажніцы ў краявідзе, максімальнае выкарыстанне натуральных якасцей дрэва, непасрэдная сувязь з традыцыяй і адначасова арыгінальнасць кампазіцыі, якая выявілася ў гульні рознапамернымі аб'ёмамі, у прасторава развитых крытых галерэях, у дэцэнтралізацыі дамінант, таксама набліжаюць гэты аб'ект да касцёла ў Дрысвятах.

У рэчышчы народных традыций

Касцёлы ў Дрысвятах і Мяжанах запачатковалі цэлы стыль у беларускім дойлідстве, стаўшы ўзорамі для шырокага пераймання ўжо ў 1930-я гг.

Сцены з абчасаных бёрнаў прапрэзаныя прастакутнымі і паўцыркульнымі праёмамі, падзеленыя гzymсавым пасам. Будынак пакрыты высокай страхою з выгнутымі вальмамі і плаўна перацякуючымі абрывасамі.

Выгіны ў ніжнай частцы страхі створаны адмыслова дадатковымі кроквамі, якія моцна выступаюць за сцены будынка. Пакрыцце страхі выканана з мяккай гонты. Кампазіцыйныя дамінанты касцёла – дзве розныя па абрывах восьмігранныя вежы, якія завяршаюць асноўны аб'ём і званіцу. Інтэр'ер – зальнага тыпу, з плоскай падшыўной столлю.

Касцёл Божай Маці Анёльскай у Мяжанах вельмі блізкі па духу і кан-




Браслаў. Праект калоніі дамоў для ўрадоўцаў.


Архіт. Ю. Клос. 1927 г.

Можна пералічыць некалькі прыкладаў: касцёл у в. Хаценъчыцы Вілейскага павета (1937, архітэктар Ян Бароўскі і архітэктар-інжынер Людвік Фаркевіч), касцёл у Крэва (1933, архітэктар Пётр Стаброўскі), капліца ў в. Драздоўшчына Дзісенскага павета (1937, архітэктар М. Шакібелка), касцёл у в. Дукшты Свянцянскага павета (1933, архітэктар В. Маркевіч), касцёл Св. Станіслава ў в. Далёкія, Браслаўшчына (1934, адметны сваім паўцыркульным купалам), мінойтаўскі драўляны касцёл Сэрца Ісуса і Святога Андрэя Баболі (1927–1929 гг.), лідскі Слабадскі драўляны касцёл Непарочнага зачатця Святой Дзевы Марыі (1932), Быценъскі касцёл (1932), Бердаўскі касцёл (1938), а таксама касцёлы ў Варапаеве, Вярховічах, Наваельні, Негарэлым, Лінове, Лоскуды інші.

Адным з найбольш яскравых прыкладаў «тутэйшага» кшталту быў касцёл Маці



*Хаценъчыцы, Вілейскі павет.
Праект касцёла. Архіт. Ян Бароўскі і
Антоні Фаркевіч. 1937 г. Lietuvos Centrinis
Valstybės Archivas. F. 51, спр. 285, аркуш 3.
Публікуеца ўпершыню*



Драздоўшчына. Дзісенскі павет. Капліца.
Архіт.-інж. М. Шакібелка. 1937 г. Lietuvos
Centrinis Valstybės Archivas.

F. 51 Ap. 10. Публікуеца ўпершыню

вуш Ходзька. На адным з іх – працэсія ўніяснення абраза ў нова-
збудаваны храм 8 чэрвеня 1937 г. Гэты абраз і раней захоўваўся
у Крэве, але пасля знішчэння старога касцёла яго прыйшлося
перанесці ў в. Армяны. Падчас крэўскай урачыстасці абраз ат-
рымаў новую карону. На свята мястэчка сабраліся як католікі,
так і праваслаўныя [7].

Будаўніцтва гэтага касцёла мела вялікі палітычны і куль-
турны змест у сувязі з 650-й гадавінай Крэўскай уніі. Касцёл
сваімі памерамі мусіў пераўзыці астатнія архітэктурныя да-
мінанты мястэчка (руйны замак XIV ст., царкву Аляксандра
Неўскага, стары разбураны касцёл і сінагогу) і адлюстроўваць
спецыфіку мясцовых традыцый.

Касцёл – двухвежавая базіліка з высокім цэнтральным не-
фам, трансептам, пяціграннай апсідай і з адносна ніzkімі ба-
ковымі сакрысціямі. Кожны аб'ём меў асобны дах з фігурнай

Божай Ласкавай у Крэва. Гэ-
тая бажніца была буйнейшай
культавай пабудовай з дрэва
ў 1920–1930-я гг. у Заходній
Беларусі: шырыня – 13,7 м,
даўжыня – 28,4 м, шырыня
трох нефаў – 12 м, тран-
септа – 15,5 м.

Касцёл у Крэва быў спра-
ектаваны Янам Стаброўскім
пры ўдзеле архітэктара
Норбскага. Будоўляй, з вялі-
кай дапамогай парафіі, кіра-
ваў айцец Чэслаў Кардэль.
Падмуркі заклалі ў 1934 г., а
7 кастрычніка 1936-га баж-
ніцу асвяцілі ў гонар Божай
Маці. Яе шанаваны аброз за-
хоўваўся ў бакавым алтары.

Здымкі Крэва той пары
зрабілі знакамітая віленская
фатографы Ян Булгак і Тадэ-

гонты, ствараючы прыступкавую кампазіцыю, якая збягае ад шатра-сігнатуры над перасячэннем цэнтральнага нефа з трансептам да сакрысціяў.

У плане касцёла відавочна выявілася памкненне абаперціся на барочныя традыцыі. Пра тое ж сведчыць і двухвежавая кампазіцыя галоўнага фасада з вельмі высокім пластычным шчыпцом. На галоўны фасад перанесены і ўвесь высотны акцэнт, па манеры двух- і аднавежавых касцёлаў канца XVI-XVIII стст. Але апроч алюзіяў на барока, якія выявіліся ў плане і ў аб'ёмна-прасторавай кампазіцыі, агулам і ў паасобных частках вобраз бажніцы апеляваў да народнага дойлідства. Трох'ярусныя квадратныя вежы, ніжні ярус якіх больш грувасткі і буйны, а кожны наступны мае развітыя шатровыя стрэхі з мяккімі пластычнымі абрывамі, сканчаюцца высокімі шпілямі. З матываў барока быў пераняты прыём «затопленага» франтона паміж моцна высунутых вежаў, а таксама вялікага шатра над прытворам, які пераходзіць у па-




Касцёл у Крэва. Ашмянскі павет. Архіт. П. Стаброўскі. 1933 г. Са здымку 1930-х гг.



Касцёл Маі Божай Ласкавай у Крэва. Архіт. П. Стаброўскі. 1933 г. Са здымку канца 1930-х гг.

крыццё бакавых нефаў. Дарэчы, паводле праекта, першапачаткова франтон меў прыступкавы «раннебарочны» щыпец з паўцыркульным завяршэннем. Але праста паверх краслюнка быў зроблены накід простага трохкутнага франтона, які, чамусьці, не быў рэалізаваны ў наяве. Гэткім чынам была крыху парушана стылістычная еднасць гэтага помніка, адбыўся «рэтраспектыўны» ўхіл. Кампазіцыя алтарнай часткі, неshaляваныя сцены асноўнага аб'ёму, простира геаметрычныя формы дэталяй і вокнаў, плаўна выгнутыя канцы стрэхаў нагадваюць нам пра генетычную сувязь з дойлідствам Паўночнай Беларусі.



Касцёл Маці Божай Ласкавай у Крэва. Архіт. П. Стаброўскі. 1933 г.

Lietuvos Centrinis Valstybės Archivas. F. 51. Ap. 10, спр. 618, аркуш 1.

Публікуеца ўпершыню

Інтэр'ер бажніцы быў разнастайны: з цёмнага прытвора ішоў праход пад хорамі на чатырох слупах, асветлены бакавымі вокнамі. За ім ішоў цмяна асветлены цэнтральны неф, флянкаваны дзвюма прасторнымі і светлымі нефамі па баках. Прастора перад алтаром ярка асвятлялася праз вокны трансептаў, апсіды і верхнім светлавым ліхтаром.

Невыпадкова над праектам бажніцы працавалі такія да-сведчаныя дойліды, як Стаброўскі і Норбскі. Яны патрапілі стварыць рамантычна-рэтраспектыўны вобраз двухвежавага касцёла і максімальна наблізіць яго да народнага дойлідства. У той самы час правілася памкненне архітэктараў вырашаць свае задачы ансамблева, у сувязі з наваколлем. Бажніца была тактоўна ўпісаная і ў мноцна зрезаную мясцовасць, і ў горада-будаўнічае асяроддзе старажытнага мястэчка. Касцёл атачалі прысады з лістоўніцай.


Калі 1961 г. касцёл быў зачынены, ссечаны вежы і нароччаны другі ярус. Помнік ацалеў часткова (захаваўся зруб), сёння тут пункт амбулаторыі. Зараз, гледзячы на сухі паралепіпед шпітала каля цэнтральнага пляца мястэчка, цяжка знайсці ў ім прыкметы былой бажніцы.

Найбольш стылістычна блізкім да гэтага помніка ёсць **касцёл у Дукштах** былога Свянцянскага павета (сёння на тэрыторыі Літоўскай рэспублікі), 1933 г. пабудовы. Аднак ён уяўляе сабою больш просты аднавежавы, аднанефавы тып бажніцы. Намі ў літоўскіх архівах адкрытая праектная дакументацыя да будоўлі гэтага касцёла. Касцёл размешчаны на высокім пагорку, дамінуючы над ваколіцамі. Папярэдне на tym самым месцы стаяў старасвецкі, таксама драўляны касцёл. Дзяякуючы сваёй першапачатковай захаванасці гэты аб'ект каштоўны для па-раўнаўчага аналізу з гэтай групай помнікаў, што не захаваліся альбо знаходзяцца ў аварыйным стане на тэрыторыі Беларусі...

Яшчэ адзін прыклад гэтага кшталту драўлянага дойлідства ёсць **касцёл у в. Хаценchyцы Вілейскага павета**. Гэтая бажніца была пастаўлена ў 1937 г. паводле праекта архітэктара Яна Бароўскі і архітэктара-інжынера Людвіка Фаркевіча. На сёння гэты помнік фактычна не існуе, а таму выяўленая намі праектная дакumentацыя на яго пабудову мае вялікую каштоўнасць для далейшага вывучэння стылёвай эвалюцыі архітэктуры 1930-х гг.


Першапачатковая гэта была вялікая (даўжыня 22 м, шырыня 10 м) аднавежавая бажніца з мноствам дадатковых аб'ёмаў. Кампазіцыя гэтага касцёла была надзвычай дынамічнай дзя-якуючы адмысловай асиметрыі і акцэнтаванню ўвагі на званіцы,

СЯРГЕЙ ХАРЭУСКІ




Дукшты, Свяцянскі павет. Праект касцёла. Архіт. Любік Фаркевіч.
1934 г. Lietuvos Centrinis Valstybės Archivas. F. 51. Ap. 10, справа 52.

Публікуеца ўпершыню




Хаценъчицы, Вілейскі павет. Праект касцёла. Архіт. Ян Бароўскі і Антоні Фаркевіч. 1937. Галоўны фасад. Lietuvos Centrinis Valstybės Archivas. F. 51, спр. 285, аркуш 1. Публікуеца ўпершыню



Хаценъчыцы, Вілейскі павет. Праект касцёла. Архіт. Ян Бароўскі і Антоні Фаркевіч. 1937. Lietuvos Centrinis Valstybės Archivas. F. 51, спр. 285, аркуш 1. Публікуеца ўпершыню


чый амаль глухі аб'ём вызначаў яе зневіні выгляд, пануючы над шматступенай кампазіцыйай розных па вышыні і параметрах аб'ёмаў бакавых нефаў, трансепта, сакрысціі.



Хаценъчыцы, Вілейскі павет. Праект касцёла. Архіт. Ян Бароўскі і Антоні Фаркевіч. 1937. Lietuvos Centrinis Valstybės Archivas. F. 51, спр. 285, аркуш 1. Публікуеца ўпершыню

У сярэдзіне 30-х гг. XX ст. у в. Далёкія, на Браслаўшчыне, пабудаваны быў **касцёл Святога Станіслава**. Храм знаходзіцца ў цэнтры вёскі, на невялікім узвышшы, сярод сасновых дрэў. Гэта аднавежавы, трохнефавы з пяціграннай апсідай будынак. Высокая, квадратная ў плане вежа завершана фігурным купалам з вежачкай. Аналагічная вежачка ўпрыгожвае алтарную частку. Фасады больш ніzkіх бакавых і цэнтральнага нефаў прарэзаны вялікімі прамавугольнымі аконнымі праёмамі. Апсіда і тарцы бакавых нефаў маюць лучковыя праёмы. Усе аб'ёмы накрыты самастойнымі дахамі. Архітэктуры храма ўласцівы чысціня ліній і гарманічнасць кампазіцыі. Вялікую каштоўнасць мае абраз XVIII ст. «Каранаванне Маці Божай» у алтары.

Касцёл у Рудзе Яварской, што на Дзятлаўшчыне, быў пабудаваны ў 1936 г. Аснову гэтай пабудовы складае двухчастковы зруб, у якім спалучаны зальны і пяцігранны алтарны аб'ёмы, на стыку якіх абапал змешчаныя два зрубы сакрысціяў. Невялікі



*Касцёл Маці Божай Васкрасенскай у Даўлідках. 1938 г.
Фота аўтара 2006 г.*

па аб'ёме прытвор далучаны да нефа па прынцыпе трысцена. Неф перакрыты высокім двухсхільным дахам, які пераходзіць у вальмы над алтаром.

Кампазіцыйнай дамінантай бажніцы ёсць чацверыковая вежа-званіца, пастаўленая над прытварам. Яна завершаная шатровым дахам. Другая шатровая вежачка-ліхтар, на чацверыковым барабане, месціцца на вальмах па-над апсідай. У інтэр'еры над уваходам у залю з прытвора пастаўленыя хоры на 4 слупах, куды вядзе трох'ярусная лесвіца. Тыпалагічна блізка да касцёла ў Рудзе Яварскай – **касцёл Апекі Маці Божай у в. Дайлідкі на Астравеччыне**. Драўляная базіліка, узведзеная ў 1928 г., мае таксама дынамічную кампазіцыю дзяякуючы вялікай вежы-званіцы галоўнага фасада.

Касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі Панны ў Порплішчы. Помнік драўлянага дойлідства. Пабудаваны ў 1937–1941 гг. мясцовымі майстрамі пад кіраўніцтвам Б. Шантара. У 1950-я гг. вежа зачыненага касцёла была знята, будынак прыстасаваны пад Докшыцкую школу механізацыі, пазней, да 1990-х гг., у ім часова размяшчалася жыллэ і сховішча [3].

Архітэктанічная кампазіцыя касцёла складаецца з выцягнутага прамавугольнага ў плане асноўнага аб'ёму, накрытага высокім двухсхільным дахам, прамавугольнай алтарнай часткі з сіметрычнымі сакрысціямі па баках, накрытымі больш ніzkімі дахамі, і шмат'яруснай чацверыковай вежы на галоўным фасадзе.

Унутраная прастора храма падзелена апорнымі слупамі на 3 нефы з бэлечнымі перакрыццямі. З боку ўвахода ўнутры асноўнага аб'ёму вылучаны нартэкс з арганнымі хорамі. Ніжні чацвярык вежы часткова выступае на галоўным фасадзе,



Касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі Панны ў Порплішчы. 1937–1941 гг.

Будаваны пад кіраўніцтвам Б. Шантара

ствараючы крыты ганак (экзанартэкс). Верхні ярус вежы і сігнатурка, якая прарэзвае вільчык даху каля алтара, накрыты традыцыйнымі чатырохсхільнымі шатрамі-«каўпакамі» са злёгку выгнутымі схіламі, што надае форме пакрыцця вытанчанасць. Сцены звонку гарызантальна ашаляваны і ўмацаваны вертыкальнымі сцяжкамі. У 1991–1993 гг. намаганнямі вернікаў касцёл быў адноўлены. Архітэктурнае вырашэнне святыні ўдала працягвае традыцыі драўлянага касцельнага дойлідства Беларусі [3].

Блізкі да гэтых аб'ектаў быў і **Касцёл Святога Міхала ў мясцечку Варапаева** (Пастаўскі раён). Першапачаткова, у 1922 г., тут была ўзвядзена драўляная капліца. Спачатку яна стаяла недалёка ад участка энергасетак, дзе і была высвечана. Пазней яе перанеслі на тэрыторыю сённяшнай дапаможнай школы. Але ў 1933 г. быў закладзены новы драўляны касцёл у цэнтры мясцечка. Касцёл Святога Міхала быў высвечаны ў 1934 г. Першым пробашчам быў ксёндз Уладзіслаў Пачкоўскі. Касцёл быў зруйнаваны напрыканцы 1950-х гг.

Блізкі да архітэктуры іншых тагачасных храмаў і **Касцёл Сэрца Ісуса ў в. Крулеўшчына** Докшыцкага раёна. Пабудова новага драўлянага касцёла распачата ў 1931 г. (па іншых звестках – у 1932). Тады быў закладзены падмурак, а цалкам будаўніцтва завершанае ў 1937 г. (паводле іншых звестак – у 1938 г.) [3]. Касцёл Сэрца Ісуса збудаваны на высокім пагорку на ўсходнім Крулеўшчыны, і ў добрае надвор'е яго дах, пакрыты бляхай, быў бачны з далёкай адлегласці. Побач была збудавана плябанія, якая ў савецкі час была пераабсталявана пад бальніцу, зараз выкарыстоўваецца як жыллё. Адразу ж пасля вайны ксяндз Валеўжан Хвалоўскага выселілі з плябаніі. 16 чэрвеня 1947 г. улады забралі ключы ад касцёла. У будынку касцёла размясціўся склад. Летам 1965 г. касцёл быў разабраны і перанесены ў Малажаны на пабудову клуба. Ад святыні застаўся толькі падмурак. На ім усталявалі крыж.

Падобны лёс напаткаў і **касцёл Маці Божай Чанстахоўскай ў Багудзьках**, вёсцы ў гміне Камянца Літоўскага, цяпер Жабінкаўскага, раёна Брэсцкай вобласці. Драўляны рымска-каталіцкі храм тут быў пастаўлены ў 1936 г. У гэтым касцёле яскрава вы-

явліся фальклорныя рысы закапанскага, ці *татранскага*, стылю. Навісь над галерэй прытвору і вальмавы дах над асноўным аб'ёмам мелі пластычныя выгбы. Абодва гонтавыя дахі, з боку галоўнага фасада мелі залобкі. Перапад вышыняў прытвора і асноўнага аб'ёму, выгбы вальмаў, разныя колоны, пастаўленыя папарна, узбагачалі вобраз сцілага вясковага храма. Перад алтарнай часткай у дах была ўрэзана сігнатура. Касцёл у Багудзьках быў зачынены ў 1944 г., а ў 1958 г. разабраны.

Касцёл у в. Лінава Пружанска-
га раёна быў пабудаваны ў 1936 г. Гэта быў двух-
зрубавы храм, завершаны высокім стромкім дахам,
крыху прыпаднітым каля звесаў, што надавала яму па-
дабенства з гэтак званым закапанскім стылем.

Высокі франтон быў кан-
сольна вынесены за межы плоскасці галоўнага фасада.
Дах над апсідай ніжэйшы, з характэрнымі вальмавымі схіламі. Высокі стромкі дах вылучаеца унікальнай кро-
квеннай канструкцыяй, якая забяспечвае яго ўстойлі-
васць. Пасярэдзіне даху, над



Касцёл Маці Божай Чанстахоўскай ў Ба-
гудзьках. 1936 г. Здымак 1930-х гг.




Касцёл ў Лінове. Пружанскі павет. 1936 г.
Са здымку 1930-х гг.

шчыпцом галоўнага фасада, раней была невялікая вежка – ліхтар. Адным з галоўных «неагатычных» элементаў у абліччы касцёла даследчыкамі прызнаецца высокі выгнуты гонтавы дах. Акрамя гэтай, даволі спрошчанай ацэнкі помніка, у яго апісаннях тыя ж крыніцы, дублюючы адна адну, зазначаюць, што гэта адназрубная пабудова, – у той час як на самай справе яна двухзрубная. Відавочна, тут мы маем узор гэтак званага **закапанскага стылю**, што меў шырэйша распаўсюджанне ў Луцкай дыяцэзіі, да якой належала ў міжваенны час Пружаншчына. Абмерныя краслюнкі касцёла ў Лінове зробленыя ДМП «Брэст-рэстаўрацыяпраект». Разбураны ў 1995 г.

Блізкім паводле рэтраспектыўнага характару да касцёла ў Лінове быў і парафіяльны рыма-каталіцкі **касцёл Святога Юзафа** ў мястэчку Быцень, цяпер у Івацэвіцкім раёне. Пабудаваны з дрэва храм гэтаксама, як і ў Лінове, меў прастакутную малельную залю і чатырохгранную абсіду са стромым вальмавым дахам. Гэты невялікі касцёл меў яшчэ больш сціплую аздобу, без выдзеленай асобна галерэі прытвору. Падабенства быценьскага

касцёла да ліноўскага было і ў пластычнай складанапрафіляванай вежы-званіцы ў барочным духу, урэзанай у гонтавы дах над хорамі. Касцёл у Быцені, узвядзены ў 1932 г., быў зачынены ўжо ў 1944 г., па далучэнні краю да СССР, пазней раскіданы.

Блізкай паводле архітэктурнага варашэння была і **капліца ў в. Цвермы** (12 км ад Ліды). Капліца знаходзілася ў лесе, за кіламетр ад вёскі. Некалі на tym месцы стаяў крыж з драўлянай фігурай Icуса Хрыста. Да крыжа мясцовыя людзі ставіліся з вялікай павагай.



Касцёл Святога Юзафа у Быцені. 1932 г.
Здымак 1930-х гг.

Аднойчы была вялікая бура, якая паваліла крыж. Жыхар вёскі Стэфан Валяль (згодна з касцёльнымі дакументамі, памёр у 1787 г.) забраў фігурку дахаты і паклаў у спіжарню. Аднойчы Стэфану прысніўся сон, у якім ён пачуў слова: «Навошта ты трymаеш мяне, замкнуўшы ў спіжарні?», і пасля гэтага Стэфан аслеп. Суседзі разам з жонкай Мар'янай дапамаглі яму зрабіць новы крыж, прымацаць фігурку і даставіць яго на старое месца. Пасля ўстаноўкі крыжа зрок вярнуўся да Стэфана. З таго часу крыж пачаў лічыцца цудадзейным, які дапамагае пры хваробах. Старэйшия жыхары Цвермаў сцвярджаюць, што самі не раз звярталіся да крыжа, і не раз бывала, што хваробы праходзілі [20]. Бачачы такую павагу да гэтага месца, пробашч Лідскага фарнага касцёла Іпаліт Баярунец у 1935 г. на сродкі парафіян пабудаваў драўляную капліцу. Згодна з паведамленнямі тагачаснай польскай прэсы, на асвячэнні капліцы прысутнічала каля 15 000 чалавек. З таго часу на другі дзень свята Сёмухі кожны год каля капліцы збиралася некалькі тысяч вернікаў з парафій Ліды, Бердаўкі, Тракеляў і іншых, нават з-за мяжы Лідскага павета. Святы крыж з фігуркай Хрыста быў размешчаны ў галоўным алтары капліцы.

Капліца была знішчана ў 1960-я гг. Славуты крыж перахоўваўся ў касцёле ў Тракелях. Захаваўся фотаздымак капліцы 1939 г. 10 ліпеня 1935 г. пры ўдзеле амаль 15 000 вернікаў была асвечана Цвермская капліца.

Капліца была пабудавана над драўляным крыжам з выразанай з дрэва фігурай Ісуса, з глыбокай расколінай ад шыі да сцягна. Крыж з даўніх часоў стаяў пры адзінокай сасне, што нельга было чапаць. Узрост крыжа ацэньваўся першай паловай XVIII ст. Пад крыж прыходзілі маліцца сяляне розных канфесій. Вясной 1932 г. Ігнацы Багах з Ішчалны па-



Капліца ў Цвермах. 1935 г.
Паштоўка 1930-х гг.

крыў крыж ацынкованым жалезам і ўсталяваў перад крыжам маленъкі алтар. Слава пра цудоўны крыж разыйшлася далёка. Лідскі дэкан І. Баярунец звярнуўся па дазвол на будаўніцтва капліцы. Праект капліцы склаў павятовы архітэктар Вацлаў Галік. Будаўніцтва пачалося вясной 1933 г. Для матэрыялу былі выкарыстаныя дрэвы з тутэйшых могілак. 15 верасня 1935 г. капліцу наведаў арцыбіскуп Рамуальд Яблжыкоўскі [20].

Неабходна таксама згадаць і пра праваслаўную царкву ў вёсцы Лыскава (Пружаншчына). **Царква Раства Божай Маці ў Лыскаве** была паставлена на працягу 1931–1933 гг. і асвечана ў 1933 г. Храм пабудаваны з сасновага бруса з выкарыстаннем ў інтэр’еры розных драўнін. У кампазіцыйнай пабудове царква ўяўляе сабою крыжова-купальнью бажніцу.

Да галоўнага кубападобнага аб’ёму з захаду далучаная трох’ярусная званіца, а з усходу – даволі кароткая, квадратная ў



Царква Раства Божай Маці ў Лыскаве.
1933 г. Здымак 1930-х гг.

плане апсіда з ніжэйшымі бакавымі рызніцамі. Асноўны аб’ём зрубу ўхінае вальмавая высокая страха з гонты, у якую ўрэзаны магутны светлавы барабан (васьмярык на чацверыку). Барабан вянчаецца буйным цыбулепадобным купалам з шырокім гэымсам. Купал завершаны невялічкім ліхтаром

з макаўкай. Традыцыйны для Палесся пераход ад барабана да бакавых фасадаў здзяйсняецца праз пасрэдніцтва дадатковага чацверыковага зрубу (на якім васьмярык купала) з асобнымі гонтавымі пакрыццямі. Другой дамінантай святыні з’яўляецца пірамідападобная чацверыковая званіца, таксама завершаная вялікім цыбулепадобным купалком са шпіцам. Разнастайнасць формаў паасобных аб’ёмаў (прытвораў, званіцы, рызніц) падкрэсліваюць і разнастайныя па канфігурацыі аконныя затворы, ромбападобныя па барабане, спічастыя ў асноўным аб’ёме, квадратныя і прастакутныя ў астатніх памяшканнях. Гэткую разнастайнасць падкрэсліваюць і разбярныя ліштвы ў барабане,

тrophkutnaya y prytvory i y ryznicaх. Svetlavы барабан kупала адкрыты y залю пры дапамозе чатырох слупоу з ветразёвай канструкцыяй асновы. Хоры палягаюць на сценах бакавых прытвораў, што дазволіла размясціць іх вельмі прасторна, шырока разварнуць і адкрыць у інтэр'ер бажніцы. Алтарная частка з ryznicamі аддзеленая высокім разъбяным іканастасам на ўсю вышыню храма.

Надзвычай дынамічна кампазіцыя, нязвыклая для пра-
васлаўных цэркваў, багата аб'ёмаў пры майстэрскі дасягнутай
кампактнасці, зграбнасці ўсёй пабудовы гавораць пра высокі
ўзровень праектавання. Незвычайнасць для дадзенага рэгіёна
(Паўночна-Заходнія Палессе) крыжова-купальны кампазіцыі
у вясковым дойлідстве і адпаведнія аналагі ва Украіне дазволілі А.М. Кулагіну вызначыць гэты помнік як «пабудаваны
пад уплывам культавай архітэктуры Закарпацця і стылю ма-
дэрн». На нашую думку, гэтая бажніца магла быць спраектавана
львоўскім дойлідам Яўгенам Нагорным, які на тэрыторыі
Луцкай епархіі (у якую ўваходзіла Пружанская), спраектаваў
дзясяткі цэркваў і, мяркуючы па аналагах на Заходній Украіне,
верагодна, быў аўтарам і гэтага храма. Гэты прыклад сведчыць
пра наяўнасць творчых контактаў будаўнікоў у межах тагачас-
най Польшчы і пра ўзаемаўзбагачэнне праз гэткі культурны аб-
мен народаў-суседзяў.

У 20–30-я гг. XX ст. пабудаваны стараверскія цэрквы ў в. Мікалаёнцы, Астрявішкі, Буеўшчына. Найбольш цікавая з іх – царква Святога Мікалая ў в. Мікалаёнцы. Паводле слоў старажылаў, храм узводзіў «Мітрый Пяtronіч з трyma таварышамі» – плотнік з горада Грыва (зараз знаходзіцца ў межах горада Даўгаўпілса). Царква стаіць побач з могілкамі ў гайку на беразе аднаго з самых малаяёнічых азёр Браслаўшчыны – Рычи. У архітэктуры маленай адчуваецца ўплыў стылю мадэрн. Гэта адназрубны прамавугольны ў плане будынак, да галоўнага фасада якога прыбудавана трох'ярусная вежа. У плане яна таксама прамавугольная, мае ступеньчатую кампазіцыю, завершана плоскім чатырохгранным шатром. Другі ярус мае чатырохву-
гольная праёмы з драўлянымі жалюзі, праёмы трэцяга яруса – з



Касцёл Святога Станіслава ў Даляхах. 1934 г.

трохгранным завяршэннем. Алтарная частка ўпрыгожана невялічкай вежачкай з паўкруглым купалам.

Сінагогі і мячэці

Па сканчэнні Першай сусветнай вайны аднавілася і будаўніцтва юдзейскіх бажніц і рэлігійных школ. У перыяд, што мы разглядаем, моцныя цэнтры яўрэйскай духоўнай адукацыі – яшывы, дзеілі ў Баранавічах, Брэсце, Гродне, Радуні, Міры. Былі ўзвядзены таксама і новыя будынкі яшываў, трабутаў і хедэраў. У 1925 г. польскі ўрад адкрыў адмысловыя дзяржаўныя школы для яўрэйскіх дзяцей – «суботнія школы». Выкладанне ў іх ад пачатку вялося на ідыш. Яўрэйскія рэлігійныя грамады валодалі вялікай уласнасцю. Гэтак, у 1937 г., гродзенскай юдэйскай ашшчыне належалі будынкі ўправы, два шпіталя, Талмуд–Тора, рамесная і шэраг іншых школ, бібліятэкі, троє могілак, дзве бойні, лазьня, а таксама 43 сінагогі. У Брэсце на 1938 г. дзейнічалі 40 сінагог і малітоўных дамоў. З іх у 1920–1930-я гг. былі ўзведзеныя сінагогі: «Крывая» на вул. Перацкага (цяпер Дзяржынскага, 25), у два паверхі, на вуліцы Беластроўскай (цяпер

клуб «Прагрэс» па вул. Савецкіх Пагранічнікаў, 52), цікавая ў архітэктурным вырашэнні двухпавярховая, шасцігранная сінагога на вул. Уніі Любельскай (цяпер у двары вул. Леніна) ды інш. Столькі ж сінагог было і ў Пінску. Самая вядомая з іх – сінагога ў прадмесці Караліне, на месцы старадаўняй сінагогі рабінаў Перлавых, што згарэла ў час Першай сусветнай вайны. У 1920-я была адбудавана ў цэгле і функцыянуала да апошняй вайны. Менавіта ў ёй у сакавіку 1941 г. адбыўся нелегальны з'езд рабінаў Заходняй Беларусі. Будынак захаваўся, вернуты юдэйскай абшчыне і адноўлены. Гэтая сінагога, як і бальшыня іншых, узведзеных у міжваенны час, не мае пэўнай вобразнай хараствастыкі, збліжаючыся па вобразе з шэраговай грамадзянскай забудовай з элементамі неакласіцызму і мадэрну.

Вялікая сінагога ў духу функцыяналізму была пабудаваная ў Беластоку, у 1936 г., сям'ёю Цытранаў, атрымаўшы назыву Цытрон Бэйт Мідраш. Яна дзейнічала і ў гета, і па вайне, да 1960-х гг.

Ад пачатку XX ст. бальшыню новых сінагог сталі сумяшчаць з сінагагальнімі школамі Талмуд-Торы, а таксама з заламі для ўрачыстых цырымоній і сходаў і банкетаў. Рэдка пры беларускіх сінагогах будаваліся і цырыманіяльныя купальні – міквы. Новыя сінагогі ў 1920–1930-я гг. былі пабудаваныя таксама ў Баранавічах, Высокім, Лідзе, Леніне, Маладзечна і інш. Але аб'ём новага кульставага будаўніцтва ў юдэяў быў параўнальна невялікі, што тлумачыцца, сярод іншага, вялікай эміграцыяй з міжваеннай Польшчы яўрэяў у Палесціну і ў іншыя краіны. Бальшыня тагачасных кульставых юдаісцкіх будынкаў захавалася, але, без выразнай стылістычнай трактоўкі, выкарыстоўвацца як шэраговая грамадзянская забудова.

Сярод іншых вызнанняў найбольш дынамічна практика сакральнага будаўніцтва выявілася ў мусульман. Зняцце шэрага абмежаванняў, эканамічны рост, а таксама рэзкае павелічэнне мусульманскага насельніцтва ў сувязі з эміграцыяй з-за савецкай мяжы спрыялі аднаўленню старых і будаўніцтву новых бажніц ісламу. У 1925 г. татары-мусульмане ў Вільні ўтварылі муфтэят, абвясцілі аўтакефалію ісламскіх джаміятаў у Польшчы. Было створана Мусульманскэя рэлігійнае задзіночанне

(1925 г.), Культурна-асветнае задзіночанне татар Польшчы (1926 г.). Выдаваліся «Татарскі штогоднік», часопісы «Татарскае жыщцё», «Ісламскі агляд», мусульманскія календары, падручнікі для татарскіх дзеяцей, асобныя суры з Кур’ана на арабскай і польскай мовах. Штогод на патрэбы татар-мусульман польская дзяржава выдаткоўвала каля 57 тыс. злотых.

Напрыканцы 1930-х гг. на тэрыторыі Заходняй Беларусі налічвалася агулам 17 мячэцяў і 3 мусульманскія дамы малітвы. Папярэдня мусульманскія храмы, пераважна XVIII–XIX стст., былі выраблены з дрэва, а таму, адпаведна, моцна пацярпелі ў час Першай сусветнай вайны. Гэтак былі наноў адбудаваныя мячэці ў Асмолове (у 1914 г., спалены ў вайну, адбудаваны ў 1925 г.), у Відзах (закладзены ў 1860 г., адбудаваны ў 1934 г.), у Мядзелі (закладзены ў 1840, адбудаваны ў 1923 г.), у Некрашунцах (абшчына існавала з 1415 г., пабудова святыні – 1926 г.), у Ляхавічах (пабудаваны ў 1815 г., зруйнаваны ў 1917 г., адноўлены ў 1928 г.). Таксама ў 1930–1931 гг. былі пабудаваны тры зусім новыя малельні – у Докшыцах, Глыбокім і ў Ластаях (Ашмянскі павет).

Большасць мячэцей паводле свайго знешняга выгляду былі вельмі бліzkімі да традыцыйных беларускіх пабудоў. Гэта вынік таго, як трапна адзначыў польскі дойлід і даследчык архітэктуры Юліуш Клос: «*што яны будаваліся мясцовымі простымі будаўнікамі, якія ўжывалі тыя самыя спосабы і формы, што былі ім вядомыя з уласнай практикі і традыцыі*» [6].

Вельмі паказальным у гэтым сэнсе быў будынак **мячэці ў Асмолове**. Ён уяўляў сабой прости ў плане зруб, з нешаліванага брусу, сцены якога рытмічна былі падзелены вертыкальнымі стаўбарамі брусоў-сцяжак. Да асноўнага аб'ёму зальнага памяшкання былі сіметрычна прыбудаваны яшчэ тры дадатковыя аб'ёмы, амаль сіметрычныя у плане: тамбур, якім быў пазначаны ўваход, гэтак званая жаночая частка, і міхраб, ніша ў накірунку Каабы. Пасярод двусхільнай страхі быў уладкованы квадратны ў плане барабан ліхтара, накрыты простиrom пірамідападобным шацярком. Нічога апрычонага, экзатычнага ў знешнасці гэтага будынку не было. Большасць другіх мячэцей была яшчэ больш бліzkай па вобразах да сялянскіх хат, сярод якіх яны вылучаліся вежачкамі з паўмесяцам на вільчаках.

Прыёмы нацыянальнага рамантызму, пераасэнсаваныя элементы народнага дойлідства шырока ўвайшлі ў практику грамадскага будаўніцтва. У якасці прыкладаў можна прывесці будынкі Дома парафіяльнага Каталіцкай акцыі ў Лынтупах (1936, архітэктар А. Фаркевіч), Дзяржаўнага шпіталю ў Браславе (1933, архітэктар В. Руткоўскі), трохкласнай школы ў Паташні, гміна Лявонпаль (1937, архітэктар С. Нарэнбскі), дабрахвотнай пажарнай каманды ў Міёрах (1937, былы Браслаўскі павет), двухкласнай школы ў Плюсах (1937, архітэктар Розскі). Дарэчы, на праекце апошняга ёсць харектэрная заўвага – перакрэсліўшы ламаныя вальмы даху, іспектар Навіцкі зрабіў прыпіску: «не адпавядае мясцоваму стылю». Драўляныя будынкі старостваў, школ, лясніцтваў у «мясцовым стылі» ўзводзіліся па ўсёй Захоўнай Беларусі. Пра размах будаўнічых работ можна меркаваць па дзяржаўным плане на 1938/1939 год. Толькі ў Браслаўскім павеце аб'ектаў грамадскага і сацыяльнага прызначэння планавалася ўзвесці 144.



ПОШУКІ НОВАГА СТЫЛЮ

Мадэрныя ўплывы ў архітэктуре 1930-х – 1940-х гг.

У пачатку ХХ ст. форматворчыя прынцыпы, уласцівасці новых будаўнічых матэрыялаў і ўсё больш дасканалых канструкцый становіліся ўсё больш дамінуючымі фактарамі, якія вызнанчылі характар архітэктурных формаў.

У архітэктуре мадэрна новыя канструкцыі часта інтэрпрэтаваліся ў формах папярэдніх стыляў, але сцвердзілі сябе ў больш рацыянальных функцыях, напрыклад у вялікіх перакрыццях вялікіх пралётаў грамадскіх, вытворчых і транспартных спарудаў, у шырокім прымяненні металу, жалезабетону, шкла. Існуе часавая сувязь паміж канструкцыямі і формай, дакладней, паміж тэхнічным узроўнем і актыўнасцю сэнса канструкцый аб'ёмна-прасторавых развязаннях архітэктуры. У пачатку кожнага этапа прымянення больш эфектыўных матэрыялаў канструкцыі пачынаюць праяўляць сябе актыўна менавіта ў формаўтарэнні. Раскрыццём работы канструкцыі дойлідства адзначае кожны віток пад'ёму тэхнічнага канструйвання і эстэтычнай думкі. Так адбывалася раскрыццё эстэтычных якасцей жалезабетону праз працы Перрэ, Карбюзье, Фрэйсінэ і інш.

У пачатку 1920-х гг. еўрапейскія дойліды, якія пратэставалі супраць аморфнай эклектыкі, аўядналіся пад лозунгамі дакладнасці спосабаў выяўлення, на той час сучасных патрэб і найноўшых тэхнічных магчымасцей будаўніцтва. «Новая архітэктур» ўвабрала ў сябе ўсю разнастайнасць накірункаў, якія ўваходзілі ў стан авангарда. Выступаючы з радыкальнымі заклікамі да перабудовы свету дзяячуючы дойлідству, яны ўжо прапанавалі свету сацыяльную ідэю. Пазней гэты накірунак назавуць функцыяналізмам. Для функцыяналізму форма і гульня маштабамі сталі асновай для выяўлення функцыі будынку.



*Касцёл Маці Божай Шкаплернай ў Ідоліце. 1938 г.
Выгляд з боку апсіды і сакрысціі. Фота аўтара 2007 г.*

Канструктыўізм прыдаў свой метад структурызацыі прасторы, сыходзячы з эстэтычнай самадастатковасці канструкций. Праўда, пераход да новых метадаў фарміравання праз новыя матэрыялы і канструкцыі не адразу змяніў стэрэатыпы мыслення ў галіне тэкtonікі. Так, напрыклад, нават першы жылы шматпавярховы дом з жалезабетону Агюста Пэррэ яшчэ інтэрпрэтую традыцыйныя тэктанічныя прынцыпы ў прынцыпова новай будаўнічай тэхніцы.

З эвалюцыяй архітэктурных формаў змяніліся і прынцыпы сувязі дойлідства з натуральным асяроддзем. Так, на пачатку XX ст. пачалі распаўсюджвацца канцэпцыі адкрытай прасторы пабудоў. Проблема ўзаемасувязі архітэктурнай формы з прыродным асяроддзем кардынальна змяніла прынцыпы фарміравання урбаністычнага краявіду.

Гэткі ж рэвалюцыйны пераварот адбыўся ва ўзаемасувязі канструкций з архітэктурнай формай. Змены, якія адбываюцца ўслед за зменамі канкрэтнага гістарычнага зместу дойлідства на паслядоўных этапах яго развіцця, падпарадкованы ўнутраным мастацкім законам архітэктуры, звязаным з заканамернасцю іх

успрынняцца. Не выклікае сумневу няўхільная паслядоўнасць змен характару архітэктурных формаў у гісторыі будаўніцтва – ад пластычных формаў да геаметрычных і наадварот. Уяўленне пра неабходныя форму і характар архітэктурнай прасторы ў адну і туую ж эпоху могуць быць прынцыпова супрацьлеглымі. У XX ст. яго формы былі асабліва разнастайнымі. Пра гэта яскрава сведчаць і працэсы, якія адбываліся ў Заходній Беларусі ў 1920-я і 1930-я гг. Тагачасная польская даследчыца Рэвеньская трапна пісала, што большасць сучасных працэсаў (у тыя часы) сучасныя толькі ў дачыненні да старасвецкіх будынкаў, хоць па кшталту свайму ў большасці кампілююць у гісторычных стылях. Новая стылістыка прыносяцца звонку.

Рэвеньская піша: «Пад паняцьцем будынку сучаснага разумеюць цяпер гладкую спаруду, беззвычнай арнамэнтациі, пляскатымі дахамі і нерэгулярным разъмяшчэннем дэзярэй і вокнаў, яно ёсьць выказаньнем новага стылю, які завецца канструктывізмам, які прапагандуе Карбюзье. Аднак, пабудовы гэтага тыпу мала распаўсюджаныя».



Касцёл Маці Божай Фацімскай
у Нагорным. 1933 г. Галоўны фасад.
Фота А. Дыбоўскага 2004 г.

Малая колькасць будынкаў, вытрыманая ў духу функцыяналізму альбо канструктывізму, зразумелая. У міжваенны Польшчы не было гэткай магутнай сацыяльнай замовы (дакладней, дзяржаўнай), як у Нямеччыне альбо ў Італіі; не было і неабходнасці татальных змен традыцый, як у СССР, зрэшты, як і гэткіх людскіх рэурсаў. Між тым першыя

вопыты канструктывізму ў Заходній Беларусі звязаны менавіта з будынкамі грамадскага прызначэння (казармы ў Стоўбцах, Брэсце, Гродне, будынкі дзяржаўных устаноў у Брэсце, Кобрыне, Пінску, Навагарадку, гарадскі суд у Брэсце і г.д.). Другі шлях пранікнення канструктывізму – прыватныя замовы, якія атрымалі шырокое распаўсюджанне з сярэдзіны 1930-х гг.

(прыватныя асабнякі, крамы, канторы, майстэрні, шматквартэрныя дамы ў Вільні, Гродне, Брэсце, Кобрыне, Пінске, Лідзе, Баранавічах, Маладзечна, Глыбокім і інш.). Кансерватызм большасці заказчыкаў, абмежаваныя сродкі (зрэшты, як і патрэбы) рашучым чынам паўплывалі на характар заходнебеларускага канструктыўізму. Варыябельнасць канструкцый пасадзейнічала развіццю тыпу камфортнага асабняка, свабодна плануемага ў мясцовасці, альбо нават стварэнню цэлых мікрараёнаў (яскравы прыклад – мікрараён прыватных дамоў для афіцэраў у Вільні на Антокалі, архітэктар Л. Вітан-Дубейкаўскі). Адметнымі рысамі гэтай групы будынкаў з'яўляюцца малапаверхавасць (за выключэннем Вільні), развітасць па гарызанталі (углы б дзяляк забудовы), моцна развітыя балконы, тэррасы. Мастацка-кампазіцыйны вобраз будынкаў адчуў на сабе ўплыў аўстрыйскага і галандскага канструктыўізму. Асаблівая ўвага да раскрыцця ў прасторы, гульня вертыкальных і гарызантальных мас, свабодна кампануемых, багата глухіх, непадзеленных плоскасцей – гэтыя якасці збліжаюць заходнебеларускую архітэктуру альбо з прынцыпамі галандской групы «Стыль», альбо з творчасцю венскіх дойлідаў Ота Вагнера і Адольфа Лоса. Але, перадусім, нібы мераю эстэтычных якасцей архітэктуры 1930-х гг. стаў аскетызм, мінімалізм у выбары выяўленчых сродкаў.

Цікавая ў гэтым сэнсе эвалюцыя творчасці заходнебеларускага дойліда Я. Багенскага, які жыў і працаваў пераважна ў Львове. Пачаўшы як неарамантык, ён стварыў цэлую нізку дамоў і сядзіб у духу неабарока з элементамі мадэрну. Да сярэдзіны 1920-х гг. яго творчасць пакрысе праходзіць эвалюцыю ў бок неакласіцызму (Банк Польскі ў Львове, сядзіба па вул. Каперніка), але ўжо з пачатку 1930-х гг. ён становіцца паслядоўным канструктыўістам. У 1930-е гг. Я. Багенскім былі спраектаваны дамы адпачынку ў Жэгаставе, дом грамадзянскай апекі ў Львове, касцёлы ў Рудніку, Камборне і Барыславі ѹ шмат іншых. Касцёлы, якія спраектаваў Багенскі, цалкам адпавядаюць духу канструктыўізму: канструкцый, утвараючы серыі плоскасцей, вертыкальных і гарызантальных, разам утвараюць прастору, падпірадкованую характару матэрыялу (жалезабетон, сталь,

шкло), аднак у той самы час паасобныя элементы (высока ўзнесеная двусхільныя стрэхі, рудыменты контрфорсаў, фрагментарна ўведзены руст з колатага граніту) успрымаюцца як алюзія

на пэўныя традыцыі. Гэтак-сама і Дубейкаўскі, смела дыспануючы найноўшымі жалезабетоннымі канструкцыямі, выяўляў сябе функцыяналістам, пакуль справа не тычылася сакральнай архітэктуры...

Функцыя культавага будынку далёкая ад рацыянальных патрэб індустрыйлізаванага ХХ ст. Хутчэй наадварот – яна супрацьстаіць яму. У той жа самы час над культавым будаўніцтвам пануе традыцыя (канфесійная, рэгіянальная, этнічная). Шлях да ўвасаблення новай эстэтыкі, заснаванай на магчымасцях новых матэрыялаў, быў пакручасты і не просталінейны. Па інер-

цыі доўгі час культавыя будынкі канструяваліся з зусім новых

матэрыялаў (нават па сённяшніх уяўленнях), па-ранейшаму у рэтраспектыўным кшталце.

У пошуках стылю

Падобным чынам, толькі на адвольнай інтэрпрэтацыі сярэднявечных формаў будуеца кампазіцыйна-пластычны вобраз касцёла Узнясення ў мястэчку Радунь. Гэта красамоўны прыклад драматычных пошукаў паміж новымі магчымасцямі матэрыялаў і эклектычнасці мыслення.

Радуньскі касцёл Узнясення быў пабудаваны на працягу 1929–1933 гг. паводле праекта Яна Бароўскага інжынерам-будаўніком Антоніем Бейкам.



Касцёл Узнясення ў Радуні, 1929–1933 гг.
Галоўны фасад. Фота аўтара 1992 г.

Радуньскі касцёл – гэта буйнамаштабная трохнебаўская базіліка (даўжыня 58 м, вышыня 48 м, шырыня 35 м) з дзвюма вежамі, што флянкуюць галоўны фасад, развітым трансептам і пяціграннай апсідай. Асобны самастойны нізкі аб’ём нартэksа перад галоўным фасадам вынесены наперад. У складанай шматпланавай аб’ёмена-прасторавай кампазіцыі дамінуюць «тэлескапічныя» шмат’ярусныя вежы-званіцы. Іх дынамічны вертыкальны рух, бакавыя муры контрфорсаў, круглае вітражнае акно «ружы» галоўнага фасада, глыбокі перспектывыны партал спічастага абрыву, пінаклі на

стрэхах выклікаюць асацыяцыі з раннім сярэднявеччам. Аднак менавіта асацыяцыі, а не гатовыя цытаты, механічна прыдаўленыя дэталі. У аснове архітэктурнага вобраза палаѓаюць геаметрызаваныя аб’ёмы, разнастайны канфігурацыі вокны, аблямаваныя простымі стужкамі ліштвамі, шырокія простыя лапаткі. Каларыстычнае вырашэнне бажніцы заснавана на сполучэнні паліхромнай бутавай кладкі, якой дэкараваныя сцены, і пабеленых бетонных прыступковых атыкаў, гладкай плоскасці галоўнага фасада, восьмігранных барабанаў апошніх ярусаў вежаў, а таксама іншых элементаў архітэктурнага дэкору (ліштваў, прафіляваных гzymсавых паясоў).

Зала перакрытая цыліндрычнымі скляпеннямі на падпружных жалезабетонных арках, апсіда – гранёной конхай. Пры ўваходзе – галерэя хораў з філёнгавым парапетам, якая нагадвае дойлідства часоў раманікі. Гэтае ўражанне дадаткова падкрэс-



Касцёл Узнясення ў Радуні. 1929–1933 гг.
Галоўны алтар. Фота аўтара 1992 г.



Касцёл Узнясения ў Радуні. 1929–1933 гг. Бакавы фасад.
Фота аўтара 1992 г.

лівае арнаментальная расфарбоўка арак. Інтэр'ер аздоблены стукавымі алтарамі у духу эклектыкі канца мінулага стагоддзя з элементамі ракайльной арнаментыкі і скульптурным стафажам. Асобную ўвагу прыцягваюць жырандолі і бра з мастиц-



Касцёл Узнясения ў Радуні. 1929–1933 гг. Цэнтральны неф.
Фота аўтара 1992 г.

кага шкла вырабу 1930-х гг. – унікальны камплект, выкананы адмыслова на гродзенскай фабрыцы.

Пры незвычайнасці гэткага ўбрання, якое знаходзіцца на мяжы эстэтычнага канфлікту са знешнім выглядам бажніцы, яно між тым робіць моцны ўплыў на наведніка разнастайнасцю ўражанняў. Быць можа, менавіта з прычыны «бесстылёвай» эклектыкі дойліду і мастакам-дэкараторам удалось знайсці той вобраз храма, які ў найбольшай ступені адпавядаў бы глыбінным мясцовым традыцыям часоў барока, калі даволі прости знешні выгляд драматычна разгортаўваўся ў сярэдзіне, часцяком з асяпляльнай раскошай. Касцёл з'ўляецца адным з найбольш значных узору заходнебеларускага дойлідства. У 1954 г. касцёл быў адрамантаваны ў сярэдзіне, а ў 1986 г. пафарбаваны звонку і заменена бляха на стрэхах.



Касцёл Узнясення ў Радуні. 1929–1933 гг.
Выгляд з боку апсіды і сакрысціі. Фота аўтара 1992 г.

Зусім неадпаведная сувязь паміж сапраўднай канструкцыяй і знешнім вобразам **рыма-катацкага касцёла ў Альбэртыне** (Слонім). Будынак касцёла, прастакутны ў плане, з вялікай двусхільнай страхою, мае надзвычай дынамічную кампазіцыю дзя-

куючы квадратнай ў сячэнні вежы, якая завершана надта высокім чатырохгранным шатром. Па кутах шатра размешчаны вадзлівы ў выглядзе хімераў, адлітых з металу – унікальны ўзор ліцейнага мастацтва. Аднак, на жаль, з-за сваёй несумаштабнасці яны не маюць істотнай дэкаратыўнай значнасці.



*Касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Альбертыніе (Слонім). 1920-я гг., 1936 г.
Архіт. С. Ласкі. Фота аўтара 1992 г.*

Сваесаблівым прыступакавым стылабатам вежы ёсць шырокі марш лесвіцы і высокі цокаль. Вось сіметрыі галоўнага фасада вызначана «ружаю» і трыма вузкімі прамавугольнымі вокнамі над уваходным парталам. У аснове мастацкай вобразнасці касцёла палягають моцна спрошчаныя матывы гатычнага дойлідства. Аднак будаўнікі касцёла рашуча адмовіліся ад шырачайшага арсеналу дэкаратыўных форм і эстэтызацыі каркаснай канструктыўнай схемы гатычнага стылю. Гэта было абумоўлена ў першую чаргу выкарыстаннем арматурнага

прафіляванага металу ў кладцы, жалезабетону ў перакрыццях, беспасрэдным уплывам канструкцыі на форму.

Рэзкі кантраст з неатынкованымі фасадамі будынка стварае яго інтэр'ер. Ён вырашаны ў маналітных буйных формах і падзелены (па кантрасце) чатырма прапарцыянальна тонкімі жалезабетоннымі слупамі на тры нефа. Цэнтральны неф перакрыты люстранным скляпеннем, а бакавыя падзелены на вялікія кесоны з плоскаснымі перагародкамі і перакрыццямі, апрацаванымі сціплымі профілямі. Столъ палягае на жалезабетонных бэльках, якія ля сцен абапіраюцца на выгбы адмысловых кранштэйнаў.

Над уваходам, на ўсю шырыню касцёла, уладкаваныя хоры, якія адкрываюцца ў залю трymа пралётамі аркады. Аб'ём алтарнай часткі перакрыты дэкаратыўным крыжовым скляпеннем і ўпрыгожаны пластыкам (адлітай з бетону). Сакрысціі, якія далучаныя да алтара, маюць прамавугольныя планы і простыя пляскатыя бетонныя перакрыцці. У тарцы алтарнай часткі бажніцы вылучаны прастакутнік лесвічнай часткі, праз якую праход вядзе на другі паверх сакрысціяў. Абапал першай, ніжэйшай часткі вежы размешчаны бакавыя прытворы. Лесвіца на званіцу вядзе з левага прытвору, а спуск далоў, у сутарэнні, змешчаны ў левым прытворы.



*Касцёл Маці Божай Фацімскай ў Нагорным. 1933 г.
Выгляд з боку алтара. Фота А. Дыбоўскага 2004 г.*

Прыкладна гэтаксама трактаваны і гістарычны прататып у **касцёле в. Крошын Баранавіцкага раёна**. Гэты храм быў пабудаваны ў 1932 г. Праўда, на гэты раз рэтраспектывізм зусім адцягнуты, няпэўны. Крошынская бажніца – просты ў плане будынак, перакрыты высокім двусхільным дахам. Над апсідай размешчана пластычная сігнатура-ліхтар.

Галоўны фасад вырашаны як двух'ярусная кампазіцыя атыкавага тыпу. Знешні дэкор характэрны для канструктыўізму – магутныя лапаткі, прастакутныя блэнды, цяга між паверхамі, простага квадратнага профілю гэымсы. Цэнтральны ўваход вырашаны як партал-лоджыя. Другі ярус фасаднага шчыпца выкананы ў выглядзе гіпертрафаванай атыкавой сцяны, якую абапал флянкуюць па кутах паралелепіпеднымі пінаклямі. Пасярэдзіне роўняндзі шчыпца выкладзены простым рэльефам лацінскі крыж. Заходняя прастора святыні перакрытая цыліндрыйчным скляпеннем пры дапамозе жалезабетонных арак.

Звонку касцёл пабелены. Яго вобразную харектарыстыку ўзбагачае каларытная каменная бутоўка высокага цокалю.

Аскетызм архітэктурнага ўбрання інтэр'ера падкрэслівае масіўная каваная жырандоля XIX ст. (работа паэта і кавала Паўлюка Багрыма) з жалеза і ліставой бронзы.

У духу постнеаготыкі пабудаваны ў 1937 г. **касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў вёсцы Заражанка**. Рыма-каталіцкая парафія паўстала тут толькі ў 1927 г. [2]. Пабудаваны з шырокім прымяненнем жалезабетонных канструкцый, гэты храм, аднак, мае таксама рэтраспектыўны харектар. Кампазіцыя святыні мае падкрэслена дынамічны харектар, што падкрэсліваецца высоцай двух'яруснай, квадратнай вежай з высокім восьмігранным шпіцом. Рэтраспектыўны харектар надае і высокі прытвор пры галоўным фасадзе, са стрэльчатым арачным уваходам і скульптураю Дзевы Марыі на шчыпцы. Высокія стральчатыя вокны зашклёныя вітражамі. Аднак атынкованыя гладкія сцены фасадаў і інтэр'ераў, буйнамаштабнае чляненне архітэктурных часцін, высокая ступень абагульнення дэталей сведчаць пра ўжо новае мысленне, калі гісторычная стылістыка інтэрпрэтуюцца адвольна, для стварэння новага вобразу.

Касцёл Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Ідолце Міёрскага раёна пабудаваны ў 1937–1940 гг., гэта таксама прывязваецца да рэтраспектыўнага вобраза, блізкага вонкава да прататыпаў раманскай архітэктуры. Гэты храм уяўляе сабою простае ў плане збудаванне зальнага тыпу, што моцна дынамізуецца асиметрычна паставленай квадратнай у

плане вежаю і арачнай галерэяй на галоўным фасадзе. Галоўны фасад таксама аздоблены вакном-ружжаю і нішаю са скульптурай Святога Ізідара. Вялікую дэкаратыўнасць надае гэтаму касцёлу кладка з адносна дробнага бутавага каменя, што ў другім ярусе сцен пераходзіць у цагляную муроўку з шэрай цэглы. Су-



Касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Дараве. 1938 г.

Інж. Б. Іван'чык. Фота Д. Салаша 2004 г.

пастаўленне гладкіх і фактурных частак, выразна аскетычная каліровая гама яшчэ больш падкрэслівае рэтраспектыўную стылістыку храма.

Унутраная прастора ў духу базілікі падзеленая на тры нефы аркадамі, што перагукаюцца з паўцыркульнымі, у раманскім духу, аконнымі праёмамі. Храм вельмі сціпла аздоблены, што адпавядае яго рэтраспектыўнаму харкатару.

Тыпалагічна блізкі да гэтай группы помнікаў і **касцёл у в. Дарава** Ляхавіцкага раёна. Ён мае надзвычай арыгінальнае канструктыўнае рашэнне, бо складзены быў з бетонных блокаў, што павырэвалі з папярэdnіх будынкаў. Стары дараўскі драўляны касцёл згарэў восенню 1915 г., бо паўз яго праходзіла лінія фронту. У 1916 г. нямецкія ўлады дазволілі вярнуцца з бе-

жанства жыхарам Дарава і Літвы. Сродкаў на касцёл не было, а таму вырашылі перш зрубіць невялікую капліцу, якую асвяцілі ў 1926 г. Быў закладзены падмурак для новага касцёла. Улетку 1931 г. у Дарава прыехаў ксёндз Станіслаў Шаплевіч, які ўзяўся працягваць будаўніцтва святыні. Каб не траціць сродкі на закуп матэрыялаў, вырашана было выкарыстаць цэльналітый бетонныя нямецкія бліндажы. З іх высякалі блокі, з якіх і пачалі мураваць сцены касцёла паводле праекта інжынера *Браніслава Іваньчыка*.

У 1936 г. ад пакінутага без нагляду кадзіла ўзнік пажар і згарэла Дараўская каплічка. Але гэты прыкры выпадак толькі прыспешыў старанні пафайян. Праз год пасля гэтага здарэння будаўніцтва Дараўскага касцёла было закончана і 15 жніўня 1938 г. біскуп Пінскі Казімір Букраба асвяціў яго.

У 1944 г. падчас паветранага бою савецкага і нямецкага самалётаў была падпаленая і згарэла Дараўская плябанія. Быў значна пашкоджаны і будынак касцёла. Але касцёл у Дараве яшчэ ў 1949 г. забралі ў вернікаў і зрабілі з яго склад. Цяпер адноўлены.

Падобным чынам склаўся і лёс касцёла **Святых апосталаў Пятра і Паўла ў Камянцы** Брэсцкай вобласці. Старасвецкі касцёл быў фундаваны каралём Аляксандрам у 1501 г. Адбудаваны пробашчам кляштара Рыгорам Гіжэцкім у 1723 г. Пабудаваны ў традыцыях народнага драўлянага дойлідства касцёл 16 кастрычніка 1729 г. кансэкраваны біскупам Луцкім Стэфанам Рунеўскім. У ноч з 23 на 24 ліпеня 1924 г. камянецкі касцёл Святых апосталаў Пятра і Паўла, што захоўваў вялікія рэліквіі і мастацкія каштоўнасці, згарэў ад маланкі. Але абразы, харугвы адначасова і іншы каштоўны пасаг былі вынесены з пылаючага касцёла.

Будаўніцтва новага вялікага мураванага будынку пачалося праз год, у 1925-м, але цяжкасці матэрыяльнага характару не дазволілі завяршыць будоўлю, і канчатковая яе завяршылі ў час Другой сусветнай вайны, у 1944 г. Восенню 1959 г. касцёл быў разрабаваны і моцна пашкоджаны савецкімі ўладамі, ператвораны ў склад. Цяпер адноўлены.

Яшчэ больш самабытна праблема сінтэзу традыцыйнага тыпу храма і формаўтараючага пачатку канструкцый, які ўжо ў ХХ ст. разумелі і як паўнавартасны элемент эстэтызацыі, выявілася ў праваслаўным будаўніцтве. Яскравым прыкладам удалай стылізацыі візантыйскіх форм і рацыянальнага выкарыстання якасцей новых матэрыялаў можа служыць царква ў в. Дольная Рута Карэліцкага раёна. Гэта вельмі цэльны па задуме помнік дойлідства, **царква Усіх Святых**, пабудаваны ў 1935 г. Тут канструктыўная логіка прататыпу з'явілася асновай прасторавай кампазіцыі. У той жа час мастацкі вобраз храма сфарміраваны на падставе чыстых пласкасных аб'ёмаў, якія ствараюць дынамічную ўзаемасувязь паасобных проста чытаемых форм.

Аднанефавая, зальнага тыпу бажніца перакрытая вальмавай страхою з цыбулепадобным шматгранным купалам на восьмерыку. Над бабінцам – аднаярусная званіца з шатровым завяршэннем, ушчыльную да якога прыстаўленыя яшчэ чатыры дэкаратыўныя купалкі-макаўкі. Такая трактоўка артадаксальнага «пяціглавія», перанесенага з асноўнага аб'ёму на званіцу, зусім не традыцыйная. Аднак руплівая прапрацоўка пучка макавак рэзка контрастуе з простымі кубічнымі аб'ёмамі ўсяе царквы, ствараючы сваеасаблівы канtrapунктны рытм, прымушаючы прастору гусцець, расцягвацца, вібраваць, ствараючы іерархічную сістэму фокусаў і субдамінантаў.

Да бабінца прымкнуты двухкалонны, мініяцюрны ў візуальным успрыманні порцік, які акцэнтуе галоўны ўваход у храм. Шырока вынесеныя прыступкі лесвіцы, моцна вынесены порцік ствараюць даволі самастойны модуль, пранікаючы ў атачуючае асяроддзе. Гэта сведчыць пра новыя ўзаемадносіны архітэктурнага аб'екта з натуральным атачэннем. Пры жорсткай ўзаемасувязі элементаў будынку тут прасочваецца памкненне да «ўцягвання» ў іх зневінай прасторы.

Сцены царквы Усіх Святых прарэзаныя высокімі і широкімі аконнымі атворамі (першапачткова прамавугольнымі) у асноўным аб'ёме і некалькі меншымі ў сценах бабінца. Шырокія паўцыркульныя праёмы пяцігаловай званіцы падкрэсліваюць не толькі яе лёгкасць, якая супрацьпастаўленая ўсяму



*Мičeč u Відзах. 1934 г. Здымак 1930-х гг.
Rkp BN, akc. 11199, t. 2, f. 58*

гэту пасаду і да вайны. Гарадскі камітэт па аднаўленні святыні ўзначаліў мула. Мičečь была ўрачыста адчынена 15 чэрвеня 1934 г. Прыйсунчалі вернікі Відзаў і наваколля, прадстаўнікі ўладаў. Першую службу правёў муфцій Рэчы Паспалітай Якуб Шынкевіч. Уяўленне аб зневіненні выглядзе храма даюць два фотаздымкі, што ўдалося выявіць К. Шыдлоўскаму ў аддзеле рукапісаў Нацыянальнай бібліятэкі ў Варшаве, сярод падборкі фотаздымкаў да рукапісу ўспамінаў былога браслаўскага старосты З. Янушкевіча (Rkp BN, akc. 11199, t. 2, f. 58).

Бачна, што гэта быў трохнефавы будынак зрубнай канструкцыі. Кожны з нефаў меў асобны дах з бляхі. Галоўным архітэктурным акцэнтам з'яўлялася чатырох'ярусная вежа, якая прымыкала да асноўнага будынку з правага боку ад пярэдняга фасада. Вежа мела ступеньчатую кампазіцыю. Першы ярус,

будынку, але і яе абсолютнае дамінаванне ў выглядзе царквы, настойваючы на асаблівасцях культавых традыцый праваслаў'я.

Царква ў Дольнай Руце – характэрны помнік культулага дойлідства, якія ўяўляе сабою сінтэз традыцыйных уяўленняў і новай пластычнай мовы канструктыўізму.

Найбольш адметным будынкам сярод памянёнай групы аб'ектаў з'яўляецца **мячэць у Відзах**. Рашэнне пра яе будаўніцтва было прынятае 1 ліпеня 1923 г., калі ў Відзах адбыўся адмыслова першы арганізацыйны сход тамтэйшых мусульман. Сход абраў мулой Аляксандра Радкевіча, які займаў

блізкі да квадрата, знаходзіўся на ўздоўні галоўнага нефа. Астатнія ярусы былі, відавочна, каркаснымі, другі і чацвёрты – ашальваны вертыкальна, трэці – гарызантальна. Ярусы вылучаліся выразнымі карнізамі. Асноўны аб'ём і першы ярус вежы мелі прамавугольныя аконныя праёмы, другі ярус – паўцыркульныя, трэці – двухгранныя, апошні не меў вокнаў. Уваход у мячэць знаходзіўся на бакавым фасадзе вежы і быў аформлены навесам на дзвюх калонах.

Сцены мінарэта былі пафарбованыя ў зялёны колер, а гzymсы, ліштвы, дзвёры – у белы. Гэта быў просты нешаліваны зруб з двумя прырубамі: квадратным у плане прытворам і невялікім прастакутнікам міхраба, нішы ўнакірунку Каабы, ісламскай святыні ў Мекке. Над прытворам узвышалася шаляваная трох'ярусная вежа – мінарэт. Завяршаў вежу шпіль з паўмесяцам. Над вільчыкам, з супрацьлеглага боку, была пастаўлена дэкаратыўная вежачка, таксама завершаная паўмесяцам.

Абрыс стромкага мінарэта актыўна фарміраваў панараму ўсяго мястэчка, перагукаючыся з вострымі вежамі неагатычнага касцёла. Мячэць дзейнічала да канца 1940-х гг., пасля закрыцця яе разабралі.

Новы стыль

Больш паслядоўна прынцыпы формаўтварэння праз канструкцыю на падставе прымянянення новых матэрыялаў правілісця ў культавай архітэктуры канца 1930-х гг. Тэхналагічна стала магчымым вырашаныя галоўныя задачы эпохі – будаваць манументальна, хутка і адносна танна. Разам з тым паўсталі зусім новыя, нетрадыцыйныя праблемы стылю і вобраза культавага будынку. Такім чынам, паўсталая невялікая группа храмавых будынкаў у духу чыстага канструктыўізму, што спалучаў у сабе рысы посткласіцыстычнага манументалізму і новага функцыяналізму.

Яркі прыклад – **гарнізонны касцёл Св. Антонія Падуанскага ў Брэсце**. Святыня была пабудавана ў 1938 г. у цэнтры горада і да сёння з'яўляецца адной з самых значных гарадскіх дамінант. Праект касцёла быў складзены архітэктарам *Юзафам Бараньскім*. Але гэты храм служыў свайму прызначэнню

нядоўга. Да захопу горада ў 1939 г. спачатку гітлераўскімі, а пасля савецкімі войскамі, храм быў нічыйны. Ад 1941 да 1944 г. гэты рымакаталіцкі касцёл выкарыстоўваўся для нямецкіх лютеранскіх богаслужэнняў. Натуральна, у час вайны храм быў зачынены, але збярогся. Гэта самы буйны помнік у Беларусі сакральнага дойлідства ў стылі канструктывізму. Храм уяўляе сабой прастакутны аб'ём малельнай залы з вялікай вежаю-званіця на фасадзе. Абапал алтарнай часткі далучаныя ніжэйшыя, квадратныя ў плане аб'ёмы дапаможных памяшканняў. У званіцы лесвіца вядзе на хоры, што адкрываліся ў малельную залу прастакутным атворам.

Яшчэ адным з найбольш цікавых прыкладаў можа служыць **касцёл Святога Антонія Падуанскага ў Антопалі** (Драгічыншчына). Гэты касцёл быў пабудаваны для жаўнераў і пажарных мясцовага гарнізона ў 1938 г., у самым цэнтры мястэчка.

Просты прастакутны аб'ём касцёла перакрыты пластычнай страхою з некалькімі вальмамі над алтарнай часткай. Галоўны фасад вызначаны даволі высокай двух'яруснай званіцай у выглядзе квадратнай у сячэнні вежы з пляскатым перакрыццем даху. Вось сіметрыі фасада адзначана прастакутным парталам, флянкаваным абапал дзвюма глыбокімі аркавымі нішамі, а таксама вузкім, моцна выцягнутым аконным праёмам, які размешчаны ў другім ярусе званіцы на ўсю яго вышыню (каля трох метраў), акно раскрываецца на маленъкі балкон, што ўладкаваны пры дапамозе бетоннай пліты з агароджаю з каваных прэнтаў. Бакавыя фасады пазбаўленыя ўсялякага дэкору і рытмічна раздзеленыя прастакутнымі аконнымі праёмамі, глыбока ўрэзанымі у таўшчыню муроў.



Касцёл Антонія Падуанскага ў Брэсце.
1938 г. Архіт. Ю. Баравіцкі



Касцёл Антонія Падуанскага
ў Антопалі. 1938 г. Фота аўтара 1992 г.

да антопальскага касцёла і **касцёл у Давыд-Гарадку** (Століншчына). Аднак пры ўсёй блізкасці да схемы аб'ёмна-просторавай кампазіцыі касцёла ў Антопалі гэты помнік больш па памерах і значна болей выкарыстаны дэкаратыўныя магчымасці будаўнічых матэрыялаў. Для раскрыцця яго архітэктанічнай структуры прыцягнута колерафактурная апрацоўка паверхняў сцен. Для гэтага выкарыстоўваецца адкрытая кладка чырвонай і жоўтай цэглы, шэры бетон і каваная сталь, высокі цокаль выкладзены з бутавага нешліфаванага каменя (як у Радуні ці Крошыне).

У адрозненне ад антопальскага касцёла аконныя праёмы тут больш высокія, у вежы замест аднаго акна – tryфорыюм, які выцягнуты на ўсю даўжыню другога яруса (зараз вежа часткова разабраная). На бакавых фасадах вокны маюць паўцыркульныя завяршэнні.

Канструктыўна-пласцічная форма касцёла заснаваная на спалученні простых архітэктонікі, праграматных дакладных і простымі геаметрычнымі праёмамі. Сціпасць і адначасова манументальнасць асноўных элементаў плана і яго максімальная прастата – гэта тыя канцептуальныя ўстаноўкі перамагаючага рацыяналізму, які канчатковая ўвайшоў у практику будаўніцтва канца 1930-х гг. З пасляваеннага часу касцёл Святога Антонія у Антопалі выкарыстоўваецца як пажарнае дэпо.

Блізкі паводле пэўных вобразных характеристык

касцёл у Давыд-Гарадку

Паводле сваіх вобразных харктарыстык гэты помнік вельмі блізкі да гэтак званага «манументалізму» ў Італіі 1930-х гг., у прыватнасці да работ італьянскага дойліда П'ячэнціні. Гэты арыгінальны будынак (цяпер Дом культуры) і дасёння займае істотнае месца ў ансамблі гарадскога асяроддзя, размешчаны на пагорку на скрыжаванні трох вуліц.

Вельмі цікавай і адметнай паводле свайго канструктыўнага вырашэння ёсьць **царква Раства Багародзіцы** ў в. Явар, што на Дзятлаўшчыне. Храм быў пабудаваны ў 1933 г. Аснову яго канструкцыі складае муроўка з бетонных блокаў з выкарыстаннем у падмурку бетоннай апалубкі і часткова каркаснай канструкцыі з жалезабетону пры вывадзе дэталяў інтэр’ера.

Гэты храм мае выразную трох’ярусную кампазіцыю, што складаецца з прастакутных у плане, перакрытых двухсхільнымі стрэхамі аб’ёмаў прытвора з бабінцам, зальнага аб’ёму і алтарнай часткі з рызніцай.

Калісьці царква вянчалася макаўкаю на двух’ярусным чацверыковым барабане. Помнік быў нязначна пашкоджаны. Цяпер царква зноў дзейнічае.



Касцёл Антонія Падуанскага ў Давыд-Градку. 1938 г. Фота аўтара 1992 г.



Царква Раства Багародзіцы ў Явары. 1933 г. Фота аўтара 1992 г.

ЗАКЛЮЧЕННЕ

Архітэктура Заходняй Беларусі прайшла няпростую і цікавую эвалюцыю з 1915 па 1940 г., ва ўмовах несавецкага дзяржаўнага ладу. Тым больш цікавым і каштоўным падаецца нам традыцыя культаў архітэктуры, што пратрывала на нашых землях да сярэдзіны XX ст.

Шматлікія храмы, што былі запраектаваныя яшчэ напярэдадні Першай сусветнай вайны і дабудоўваліся ва ўмовах нямецкай акупацыі, мелі відавочна рэтраспектыўныя харктар, пераважна неагатычны. Перыйяд першай нямецкай акупацыі харктарызаваўся адменаю шматлікіх бюракратычных бар'ераў для неправаслаўных рэлігійных суполак і, адпаведна, усплескам храмавага будаўніцтва. Аднак ва ўмовах вайны і гаспадарчага крызісу яны вызначаліся даволі сціплымі памерамі і таннасцю матэрыялаў.

У выніку кампаніі рэвіндыкацыі ў праваслаўнай царкве былі аднятые шматлікія храмы, што некалі належалі каталіцкай царкве (усходняга і рымскага абрадаў) і вернутыя першаўласнікам. З аднаго боку, гэта прывяло да часовага крызісу ў рэлігійным жыцці, а з іншага – стымулявала новае царкоўнае будаўніцтва праваслаўнай канфесіі.

Напрыканцы 1920-х гг. у сакральным дойлідстве імкліва пачаў стварацца нацыянальны стыль у рэчышчы нацыянальнага рамантызму. Вялікая заслуга ў стварэнні ўласна беларускага нацыянальнага стылю належыць Льву Вітану-Дубейкаўскуму.

Крыніцамі пошукаў нацыянальных рамантыстаў была цікавасць да неабарока, што стала вельмі папулярным і ў цывільным, дзяржаўным будаўніцтве, імпарт прыёмаў гэтак званых закапанскага, татранскага, старапольскага стыляў, што ўжо склаліся ў Паўднёва-Усходняй Польшчы і на Галіцыі перад Першай сусветнай вайной. Прыйблізна адначасова з пошукамі палякаў і ўкраінцаў была запачаткованая і беларуская тэорыя нацыянальнага стылю ў драўляным будаўніцтве. Яе пачынальнікам

стаў Леў Вітан-Дубейкаўскі, які з'яўляеца аўтарам спецыяльнай работы «Эвалюцыя і рэформа дзераўлянага будаўніцтва».

З 1930-х гг. малапамернае культавае будаўніцтва рымскакаталіцкай царквы, пры дзяржаўнай падтрымцы, пераважна драўлянае, набыло масавы хараўтар. Стылістычна будынкі гэтай пары хараўтарызуюцца ўмоўна-рэтраспектыўнымі рысамі, з вялікім уплывам традыцыйных мясцовых будаўнічых прыёмаў.

Пэўнае развіццё ў 1930-я гг. у Заходній Беларусі атрымаў і неакласіцызм. Гэтак, Свята-Пакроўскі сабор у Баранавічах стаў самым адметным збудаваннем у гэтым кірунку ў даваенны Беларусі.

Напрыканцы 1930-х гг. паўсталі храмы ў мадэрнізацыйным духу тагачаснага канструктыўізму. Новыя тэхналагічныя прыёмы і матэрыяльныя магчымасці дазволілі ствараць іншыя, нетрадыцыйныя вобразы храмавых будынкаў.

Уз'яднанне Усходній і Заходній Беларусі ўзнавіла «рэлігійнае пытанне», бо ў Заходній Беларусі да 1939 г. дзейнічала 446 касцёлаў, 542 царквы, 387 сінагог, 14 манастыроў. Святарскую паслугу выконвала 617 каталіцкіх, 606 праваслаўных святароў, 293 рабіны. Да 1939 г. у СССР налічвалася 50 тыс. каталікоў, пасля далучэння – 6,5 млн. Савецкая ўлада, адкрыта прапагандуючы атэізм, распачала бязлітаснае змаганне з вернікамі і клірам. Ужо да вайны новая ўлада адразу пачала з арышту святароў і закрыцця храмаў. Але ажыццяўіць задуманае не паспелі: пачалася вайна. Масавы пасляваенны тэрор у адносінах да жыхароў Заходній Беларусі, татальнае знішчэнне культавых цэнтраў, эміграцыя альбо фізічнае знішчэнне ўсёй даваенай інтэлігенцыі нанеслі невяртальны ўрон беларускай культуры. На жаль, большасць храмаў 1920–1930 гг. да нас не дайшло, многія монументы перабудаваныя і прыстасаваныя да іншых мэтаў. Да гэтага неабходна дапоўніць, што немагчыма цяпер знайсці і архіўных матэрыялаў таго часу. Частка архіваў пропала ўжо ў 1939 г. пры імкненні іх эвакуяваць, пазней не звязрталася ўвага на іх патэнцыянальную каштоўнасць, і аб іх захаванні ніхто не клапаціўся. Пасля Другой сусветнай вайны новая культавая архітэктура ў Беларусі як адзін з тыпаў сучаснага будаўніцтва перастала існаваць увогуле да 1991 г.

ЛІТАРАТУРА

Архіви

1. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛіМ).
2. Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas (LCVA).
3. Lietuvos Mokslo Akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius (LMAB RS).
4. Цэнтральная научная библиотека имени Я. Коласа Национальной академии наук Беларусь (ЦНБ НАН).

Крыніцы кірылічныя

1. Архітэктура Беларусі. Мінск, 1993.
2. *Вашкевіч, А.* Паміж Ласоснай і Чорнай Ганчай / А. Вашкевіч, Д. Нарэль; выдавец Зыміцер Колас. Мінск, 2006.
3. *Габрусь, Т.В.* Памяць. Докшыцкі раён / Т. В. Габрусь. Мінск, 2004.
4. *Гівойна, І.* З гісторыі Крупскага касцёла / І. Гівойна // «Лідскі летапісец» № 16.
5. Гісторыя беларускага мастацтва. Т. 3. Мінск, 1989.
6. *Гліннік, В. Л.* Вітан-Дубейкаўскі: старонкі бяграфіі / В. Гліннік // Строительство и архитектура Белоруссии. №5. 1991.
7. *Дзярновіч, А.І.* Лёс Крэва / А. І. Дзярновіч, А. А. Трусаў, І. М. Чарняўскі. Мінск, 1993.
8. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць. Мінск, 1984.
9. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць. Мінск, 1985.
10. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць. Мінск, 1985.
11. *Караткевіч, В.Б.* Помнікі Слоніма / В.Б. Караткевіч, А.М. Кулагін. Мінск, 1983.

12. Каталіцкія святыні. Т.1. Мінск, 2003.
13. *Кулагін, А.М. Каталіцкія храмы на Беларусі / А.М. Кулагін.* Мінск, 2000.
14. *Кулагін, А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі / А.М. Кулагін.* Мінск, 2002.
15. *Кудаба, Ч. Па Віліі / Ч. Кудаба.* Мінск, 1992.
16. *Лакотка, А. Беларусы: т. 2. Доўлідства / А. Лакотка.* Мінск, 1997.
17. *Лакотка, А. Пад стрэхамі прашчураў / А. Лакотка.* Мінск, 1995.
18. *Лакотка, А. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / А. Лакотка.* Мінск, 1999. «Наша Слова». № 22 (810). 6 чэрвеня 2007 г.
19. *Ляхоўскі, Ул. Рупіўся дзеля Бога і людзей. Жыццёвы шлях Лявона Вітан-Дубейкаўскага / Ул. Ляхоўскі // Наша Вера.* 1997. № 4. С. 32 –51.
20. *Несцярчук, Л.М. Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны X–XX стагоддзяў / Л. М. Несцярчук.* Мінск, 2002.
21. Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область. Минск, 1990.
22. *Сліўкін, В. Крыж і капліца ў Цвермах / В. Сліўкін // «Лідскі летапісец».* № 13-14-1.
23. *Харэўскі, С. Беларускі стыль у будаўніцтве 1921–1939 гг. (Лявон Вітан-Дубейкаўскі) / С. Харэўскі // Białoruskie Zeszyty Historyczne.* № 18. 2002.
24. *Харэўскі, С. Гісторыя мастацтва і доўлідства Беларусі / С. Харэўскі.* Вільня, 2007.
25. *Харэўскі, С. Сто твораў мастацтва XX стагоддзя: Лявон Вітан-Дубейкаўскі. Касцёл Пятра і Паўла / С. Харэўскі // Наша Ніва.* № 36 (97). 1997.
26. *Шыдлоўскі, К. Архітэктурная спадчына Браслаўшчыны / К. Шыдлоўскі.* Мінск, 1996.
27. *Шыдлоўскі, К. Дзейнасць архітэктара Юліуша Клоса на Браслаўшчыне / К. Шыдлоўскі // Przegląd Wschodni.* t.VII z.4(28). 2001.
28. *Янушкевіч, Я. Святыня над Іслаччу / Я. Янушкевіч.* Мінск, 2004.

Крыніцы лацінскім шрыфтом

1. «Chrześcijański kalendarz» – przewodnik Baranowicki na rok 1937. Baranowicze, 1937.
2. Calendarium Baranowicki. 1937. Baranowicze, 1937.
3. Dzwonkowski, R. SAG. Kościół katolicki w ZSRR 1917–1939 / R. Dzwonkowski. Lublin, 1997.
4. Hlebowicz, A. Kościół w niewoli / A. Hlebowicz. Warszawa, 1991.
5. Keczynscy, E. i A. Drewniane cerkwie Białostocczyzny / E. i A. Keczynscy. Białystok-Białowieża, 1999.
6. Kłos, J. Wilno. Przewodnik krajoznawczy / J. Kłos. Wilno, 1937.
7. Korpus Poleski 1918–1928. Brzeście, 1928.
8. Kudaba Ceslovas. Nerimi. Vilnius; Mintis, 1985.
9. Kałamajska-Saeed Maria. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogrydzkiego. Międzynarodowe Centrum Kultury Krakyw, 2006.
10. Madata, T. Polscy katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. / T. Madata. Lublin, 1993.
11. Mironowicz Eugeniusz. Polityczne uwarunkowania funkcjonowania Kościoła prawosławnego w Polsce w latach 1920-1939// Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 24, 2005.
12. Nasze kościoły. Dziecezja Mińska, 1912.
13. Papierzyńska-Turek M., Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, Warszawa, 1989
14. Polski Słownik Biograficzny. Tt. II–XIII.
15. Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R.P. Pińsk, 1935.
16. Vitan Kvetka. Liavon Vitan-Dubiajkoŭski. New York, 1954.
17. Wujek, Jakub. Mity i utopie architektury XX wieku / J. Wujek. Arkady, Warszawa, 1986.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ВИЛЬНЮСЕ

*предлагает широкие возможности получения
образования европейского уровня в сфере
социальных, гуманитарных наук и искусства*

Бакалаврские программы – высшее четырехлетнее образование очной и заочной формы обучения (на базе полного среднего образования) по направлениям:

- визуальные и культурные исследования;
- визуальный дизайн и медиа;
- история Беларуси и культурная антропология;
- культурное наследие и туризм;
- массовые коммуникации и журналистика;
- международное право;
- политология и европейские исследования;
- социальная и политическая философия;
- теория и практики современного искусства.

Магистерские программы – высшее двухлетнее образование второго уровня (принимаются лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста) по направлениям:

- визуальные и культурные исследования;
- гендерные исследования;
- демократия и гражданское общество;
- европейские исследования;
- международное право и европейское право;
- охрана и интерпретация культурного наследия;
- социальная теория и политическая философия;
- сравнительная история стран Северо-Восточной Европы.

*Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе –
единственный университет в Европейском союзе с обучением
на русском и белорусском языках.*

Все о программах ЕГУ:

www.ehu.lt

Форум для абитуриентов:

www.ehunity.org

(раздел «Абитуриентам»)

Навуковае выданне

Харэўскі Сяргей Васільевіч

**КУЛЬТАВАЕ ДОЙЛІДСТВА
ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ
1915–1940 гг.**

Адказны за выпуск *Л.А. Малевіч*

Карэктар *А.В. Савіцкая*

Камп'ютэрная вёрстка *А.Э. Малевіча*

Выдавецтва

Еўрапейскага гуманітарнага універсітета

г. Вільня, Літва

www.ehu.lt

e-mail:office@ehu.lt

Падпісана да друку 14.05.2008 г. Фармат 60x90¹/₁₆.

Папера афсетная. Гарнітура «Minion Pro».

Ум. друк. арк. 6,4. Наклад 200 экз.

Друкарня «Petro Ofsetas»
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius